

ЗВЯЗДА

Пралётары
ўсіх краёў,
злучайцеся!
Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!
דער פּראָלעטאַר פֿון אלע לענדער
אַרבעטן זיך צוזאַמען
Proletariusze wszystkich krajów
łączcie się!

№ 29 (3137) Чымбэр, 7 лютага 1929 г.

Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі

Штодзённая газета. Год выд. XIII

XII ЗЬЕЗД КП(б)Б ДРУГІ ДЗЕНЬ

На ранішнім пасяджэнні 6-га дня з'явіліся справадачыя даклады аб дзейнасці ЦК КП(б)Б выступіў генеральны сакратар ЦК тав. Гамарнін (даклад будзе зьмешчаны ў адным з бліжэйшых нумароў).

На гэтым жа пасяджэнні вясёласлухаў справадачу рэвізійнай камісіі, якую зрабіў тав. Кроль.

Рэвізійная камісія ўважліва азнаёмілася з працай апарату ЦК. Асноўны вывад, які мы робім, гэта тое, што апарат, узяты ў цэлым, працуе на дрэнна. Работа бюро і сакратарыяту ЦК праходзіць на пляне. Так, у сакратарыяце не разглядаюцца палітычныя пытаньні толькі 4,5 проц. Вялікую работу па рацыяналізацыі і спрашчэнні апарату прапрабіў аргаддзел, але трэба адзначыць, што гэта работа ня была даведзена да канца. Учарашні таксама правёў вялікую работу па ўстаноўленні намоўнікаў адказных работнікаў. Аднак, і тут трэба адзначыць, што гэтая распрацоўка намоўнікаў яшчэ ня скончылася.

У апарате ЦК важнае месца займае інфармадзел. Тут мы адзначаем, што работа інфармадзелу значна перніць ад таго, што інфармадзел акругома спазняецца з прысланай аводак і статыстычных матэрыялаў. Гэта выклікае спазненне пэлага раду матэрыялаў, якія псылаюцца ў ЦК УсеКП(б).

Зусім ненармальныя такія зьявішчы, калі каб атрымаць з акруг самыя прасцейшыя весткі, трэба пісаць па тры-чатыры разы.

У апарате агітпропу, як дасягненне, трэба адзначыць ліквідацыю калегій і замену іх перыядычнымі нарадамі.

Работа нашага гістпарту атрымала сваю апэнку ў радзе марксысцкіх часопісаў. Камісія адзначае, што музей рэвалюцыі, што знаходзіцца пры гістпарце, вырас у вялікую і важную ўстанову і з кожным годам мае ўсё большыя дасягненні.

У адносінах да высковага аддзелу трэба сказаць, што не ўстаноўлена яшчэ дагэтуль патрэбнае разьмежаванне функцый паміж высковам аддзелам і арганізацыйным.

Аддзел па працы сярод работніц і сялянск, па думцы камісіі, сваю работу вядзе правільна. Аднак прапаганда камісіі ў рабоце апарату жа аддзелу зьяўляецца востунава: трэба, каб фінансавую працу на выданні часопісі «Работница і Сялянка» аддзел перадаў агульнай бухгалтэ-

вацца на рабоце ў сельсавеце, у райвыканкоме. Аднай з прычын гэтых зьявішча зьяўляецца тое, што частка працаўнікоў спынілася ў сваім культурна-палітычным росьле. Перакваліфікацыя раённых работнікаў—гэта задача сёнешняга дня. Далей тав. Амбражунас гаворыць аб тым, што нашы газеты не заўсёды уважліва адносяцца да тых фактаў, у якіх гаворыцца аб недахватах нізавога апарату. Таму,—кажа ён,—часта бывае аднастайнае рамадэўваньне таго, чаго зусім ня існуе.

Тав. Зайцаў (Чырвоная армія). Мы павінны падкрэсьліць умацаванне сувязі працоўных з нашай Чырвонай арміяй. На прыкладзе гэтых сустрэч, якую арганізавалі працоўныя масы Чырвонай арміі пасля манэўраў, мы наглядзем рост прыхільных адносін да Чырвонае арміі. Гэта важнейшы факт, які мы ня можам не адзначыць. Далатным фактам зьяўляецца таксама ўдзел вайсковых партарганізацый у агульнай палітычнай рабоце партыі, як напрыклад, у выбарах у саветы. Але трэба сказаць, што гэты ўдзел вайсковых партарганізацый у агульнай грамадзянскай рабоце яшчэ не выстарчалны. Некалкі слоў аб складзе прызыўнікоў. Трэба адзначыць, што і ў апошнім прызыве мы наглядзілі ў складзе прызыўнікоў некаторы процант клясава чужых нам элементаў, якія нават імкнуцца пралезьці ў школы камскладу, каб унутры школіць клясавому згуртаваньню нашае Чырвонае арміі. Таму мы павінны сваю работу паставіць так, каб аградыць армію ад працягвання гэтых чужых кулацка-вепманскіх элементаў.

У заключэньне тав. Зайцаў прапануе, каб партыя і камсамольскія арганізацыі яшчэ мацней узяліся за работу па вылізацці працоўнага насельніцтва, і ў першую чаргу—валянціні партыя і камсамольцаў.

Адным з хваравітых пытаньняў,—кажа тав. Штэйман,—зьяўляецца дрэнная якасьць прадукцыі некаторых галін нашай прамысловасьці. Часткова яны тлумачацца тым, што некаторыя гаспадарнікі, пры наяўнасці таварнага голаду, не прадуліць належных клопатаў у прадуліць якасьці прадукцыі, таксама частка майстроў часам бачыць прадуліць запатрабаваныя рабочым у сэнсе якасьці іх работы.

Хваравітым зьявішчам зьяўляецца вялікая колькасьць прагулаў. У азначнай меры яны тлумачацца ад-

два словы аб самакрытыцы нашых газэт. Некаторыя з іх вельмі часта няправільна перадаюць факт. Вось прыклад: пры выбарах у гарсавет у нас у адным з цэхаў была створана камісія з рабочых для падрыхтоўкі прапановы па справадачы гарсавету. Здавалася б, што тут няма нічога дрэннага, а між тым, на аўтра ў газэце «Рабочий» пішуць: вось як бюракратычна падыйшлі да справы на заводзе «Бальшавік», і калі праца два дні зноў сабраўся сход, дык частка рабочых не хацела ісьці ў правадум, кажучы: ня варта, бо назавуць бюракратам. Мне думаецца,—заключае тав. Штэйман,—такое асьвятленьне фактаў ў газэце ня можа садзейнічаць разьвіццю самакрытыкі.

Тав. Ігнатювіч спыніўся на пытаньні вылучэнства. Гаворачы аб прычынах, чаму многія рабочыя адмаўляюцца ісьці на адказную работу, ён кажа: мы прад'явілі часта вялікія запатрабаванні да вылучэнцаў, якім цяжка спачатку спраўляцца са сваёй працай. Рабочыя-вылучэнцы кажучы, што ў часе вылучэнства ім абядаюць дапамогу і партыяныя, а потым вылучэнцаў прадстаўлены сам сабе і дапамогі ні ад кога часта не атрымлівае. Ва ўмовах чыгункі справе вылучэння перашкаджае часам прысылка працаўнікоў з другіх месцаў. Справа, аразумела, ня ў тым, што такая прысылка бывае, а ў тым, што часам гэтыя прысланыя працаўнікі зусім неапаёны са сваёй работаю. Справа вылучэння новых рабочых кадрў патрабуе пільнай увагі ўсёй нашай партыі. Адна зьяўга наконт спэцаў. Зусім недапушчальным трэба лічыць зьявішча, калі спэцам выплачваюцца кампэсанцыі за сваячасовае выкананьне праграмы работ (у нас на чыгунцы гэта практыкуецца). Мы кваліфікаваную частку спэцаў аплываем даволі высока і няма патрэбы ў такой дападзе да іх зарплаты.

Сваю прамову тав. Ігнатювіч скончыў прапановай умацаць выхавальную працу ў зьвязку з прагуламі на прадпрыемствах, не спадзяючыся толькі на адміністрацыйныя мерапрыемствы.

На вчэрнім пасяджэнні працягваліся спрэчкі па справадачы ЦК КП(б)Б.

Выступілі наступныя т.т. Станкевіч (Віцебск), Балашоў (Менск), Шэндэровіч (Бабруйск), Колюхаў (Менск), Жэрэ (Бабруйск), Керамінскі, Агур-

ПОЛЬШЧА--ЗБРОЯ ІМПЭРЫЯЛІСТЫХ САКРЭТНЫ ФОНД ЗАДУШЭНЬНЯ РАБОЧАГА РУХУ

„ПАЛІЦЫЯ СТРАЛЯЛА І БУДЗЕ СТРАЛЯЦЬ У РАБОЧЫХ“

ВАРШАВА, 5. У спрэчках па бюджэту міністэрства ўнутраных спраў у сойме выступіў камдэпутат Бітнэр. Прамоўца сказаў:

«Мы ведаем, што лезунг пэзалекнасьці Польшчы мае клясавы змест. Заможныя клясы бацаць у лезунгу незалежнасьці Польшчы прыладу для забесьпячэньня свайго багацця; сваіх клясавых інтарэсаў. Заможныя клясы фактычна ліквідуюць незалежнасьць Польшчы. Рад буйных прамысловых прадпрыемстваў перайшоў у рукі замежнага капіталу. У польскім дзяржаўным банку сядзіць дыктатар-кантралёр амэрыканскага капіталу. У генэральным штабе сядзіць францускія афіцэры. Сур'ёзную небясьпеку для незалежнасьці Польшчы прадстаўляюць заключаныя польскім урадам дагаворы і ваенныя ўмовы, якія падначальваюць Польшчу інтарэсам міжнароднага імперыялізму, які падрыхтоўвае вайну супроць СССР.»

Міністр хоча давесці, што барацьба супроць камуністых раўнамоцна барацьбе за інтарэсы чалавечтва і прагрэсу. У імя гэтага прагрэсу тысячы польскіх рабочых і сялян церпяць у турмах; у імя гэтай чалавечай далітні, паліцыя зьбівае і забівае арыштаваных рабочых. 15-га студзеня ў Сасновіцах у паліцэйскім вучастку забіты рабочы Плян, адзінае зьлчынства

якога складалася ў тым, што яго запозрылі ў сымпатыях да камунізму». У гэтым месцы Складкоўскі перарывае Бітнэра воклічам: «Паліцыя страляла і будзе страляць ва ўсіх камуністых, якія будуць змагацца супроць адзінства дзяржавы.»



„ГРОЗНЫ“ ПАН СКЛАДКОЎСКІ—Камуністых страляў і буду страляць...

Бітнэр адказвае з трыбуны: «Цяпер польскія рабочы яшчэ раз пачулі з вуснаў самога міністра

тую праўду, што калі яны выступіваюць у абарону сваіх правоў, іх сустракаюць штыкамі і кулямі. Таму яны павінны змагацца з такім рэжымам не на жыццё, а на сьмерць.»

Гаворачы аб здрадніцкай палітыцы НПС у адносінах да пралетарыяту, які змагаецца ў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне Бітнэр два разы ўжывае выраз «заваяваныя народнасьці». Абодва разы старшыня заклікае яго да парадку.

З адказам усім прамоўцам, якіх ўдзельнічалі ў спрэчках, выступае Складкоўскі. Ён палемізуе з фінансавай камісіяй сойму, якая адмовілася зацьвердзіць сакрэтны фонд міністэрства ўнутраных спраў.

Дзевяць дзесятых сакрэтнага фонду міністэрства ўнутраных спраў—кажа Складкоўскі,—ідуць на барацьбу з элемэнтамі, якія імкнуцца скінуць існуючы лад. Грошы, якія трапяць на гэту работу замежным варажыям Польшчы дзяржавы ва многа раз перавышаюць сакрэтны фонд міністэрства ўнутраных спраў.»

Складкоўскі расказвае аб якіхсьці фінансавых грахах, якія быццам-бы атрымліваюць польскія камуністы ад замежнай дзяржавы і якія трапяць на камуністычную прапаганду. (ТАСС).

Замест ідэі фэдэрацыі і вушкі ---Паліцыя і штыкі

ВАРШАВА, 6. Выступіўшы сёньня дэпутат сялянскага саюзу Домбскі, між іншым, заявіў, што нацыянальнае пытаньне ў Польшчы ў сучасны момант набыло такую вострасць, як ніколі.

Гаворачы аб акраінах Польшчы, прамоўца сказаў: «Ідэю фэдэрацыі і вушкі там замяняюць цяпер паліцыя і штыкі». (ТАСС).

Спроба паслабіць уражаньне ад выступленьня украінскіх дэпутатаў у сойме

ВАРШАВА, 6. Учарашняе выступленьне ў сойме украінскіх дэпутатаў зрабіла вялікае ўражаньне. З мэтай паслабіць гэтае ўражаньне сёньня выступіў з прамовай дэпутат беспартыйнага блёку супрацоўніцтва з урадам Ярусельскі.

«З першага дня іспаваньня сойму—сказаў прамоўца—мы цярпім правакацыйныя выступленьні украінскіх дэпутатаў. Часта нашае цярпівасьці перапоўнілася. Вы, кажа прамоўца, зьявляючыся да украінскіх дэпутатаў, тэрарызавалі палкаў, вы катавалі іх. Мы просім міністра ўнутраных спраў узяць над сваю абарону мірнае польскае насельніцтва, правакуемае украінцамі». (ТАСС).

ВАРШАВА, 6. Афіцыйная «Эпока» з адваротным піна аб выступленьні дэпутата беспартыйнага блёку Ярусельскага з адказам на учарашняе прамовы украінскіх дэпутатаў. Газета вітае Ярусельскага, які, нарэшце, кінуў словы правды ў адказ на грубасьці украінскіх дэпутатаў па адра-су Польшчы і палкаў». (ТАСС).

Польшча ўзмацняе свае граніцы

Орган нямецкіх нацыяналістых «Дейтшэ Тагесцайтунг» апублікаваў наведаньне аб тым, што Польшча ўзмацняе свае граніцы ў Заходняй Прусіі і Вэрхняй Сілезіі. На гэтых граніцах праводзіцца мілітарызацыя так званай «грані-

Па СССР

Палярэднія вышкі выбараў у саветы СССР

МАСКВА, 5. Паводле вестак, наступіць на ўсправяджэньне Цэнтраль-

Другі інтэрнацыянал сабатуюе антыфашысцкі кангрэс

Орган французскай сацыялістычнай партыі «По юлер» апублікаваў адоўгу прэзыдыуму другога Інтэрнацыяналу працаўнікоў і ішч.) вымагаюць пытаньне

Італьянская канфэдэрацыя працы, сацыялістычна-максымалісты, лэва-суржуваннае рэсубліканская партыя (Італія і ішч.) вымагаюць пытаньне

каюць а тых іскатрох недахватаў, якія былі вышэй зауважаны, а імяна: удасканаліць працу ва ўчэрзмерну па пытаннях намякчэння працаўнікоў, па інфармацыйна-даблідца свабоднага прадстаўлення з акруг патрэбных вестак і звадак.

Канец ранішняга пасаджэння быў прысвечаны спрэчак на справадачы ЦК КП(б)Б. Выступілі т.т. Амбражунас, Завцаў, Ігнатювіч і Штэйман.

Тав. Амбражунас (Шклоў) спыніўся на пытання аб якасці кіраўніцтва.

Нізвамы працаўнікі зараз кажучы: мы ведаем, што рабіць, але часам ня ведаем, як рабіць. Работа патрабуе ад нізвамых арганізацый універсальнасці, а магчымасці абмежаваны. У нас няма партыйнага навукаўца ў саўпартшколах і камвузах. Аднак, калі паглядзець, дык гэтых таварышоў вельмі мала на нізавой рабоце. Трэба правесці, як пэўнае правіла, каб усё скончыўшы партынкулы і камвузы пасылаліся на два-тры гады на работу ў вёску. Сярод харонных вясковых працаўнікоў мы намагаем праўдзельна неадарываць настрою, ёсць нежаданне заста-

німаньня і востра, і з 50 рабочых нашага заводу захачелі набыць радые-прыёмнікі, дык нам адказалі, папершае, што растэрмінаванне дзеяцца толькі на 2 месяцы (праўда, пасля згадзіліся на 4), а надругое, што радые-прыёмнікі яшчэ на заводзе вырабляюцца.

Нельга лічыць нармальным становішча з навучаньнем у школах і ВНУ дзяцей рабочых. Мне здаецца, — кажа прамоўца, — што пропант дзяцей рабочых у гэтых школах невыстарчальны. Частка рабочых ня мае магчымасці атрымаць тыя выдаткі, якія звязаны з навучаньнем яго дзяцей у гэтай школе. Трэба сказаць, што сучасны сацыяльны склад нашых ВНУ яшчэ далёка неадпавядае патрабам. За лік тых элементаў, што празліліся у нашы ВНУ, трэба больш насылаць дзяцей рабочых.

Некалькі слоў аб тэатральнай дыскусіі, што адбывалася два-тры месяцы таму назад. У гэтай дыскусіі значнае месца займаў тав. Жылуновіч. І вось мы толькі перад самым зьездам мелі магчымасць чытаць, што ён адмаўляецца ад сваіх памылковых думак. Мне здаецца, што тав. Жылуновічу можна і трэба было зрабіць гэта значна раней.

кіх дэлегатаў рабочых і работніц, беднаты, сялян-калгаснікаў і чырвонаармейцаў Гомельшчыны, Аршаншчыны, Магілёўшчыны, адвойск паграханары і АГПУ і інжынерна-тэхнічнага персаналу Асібу. Падрабязна аб прывітаньнях — у заўтрашнім нумары.

Сёння працяг спрэчак на справадачы ЦК КП(б)Б.

Склад зьезду (Паводле даных арганізацыйнай камісіі)

Усяго на зьезд абрана 349 дэлегатаў з правам пасталоўчага голасу. З іх ужо прыехалі і прымаюць удзел у працы зьезду 338 дэлегатаў. З дарадчым голасам на зьездзе 218 дэлегатаў.

З іх 52 члены і кандыдаты ЦК і ЦКК КП(б)Б і 86 т.т. з актыўнага пасталоўчага голасу.

Усяго на зьездзе 556 дэлегатаў з пасталоўчым і дарадчым голасам, якія прадстаўляюць 28,783 членаў і 11,748 кандыдатаў КП(б)Б.

Сярод дэлегатаў — 20 таварышоў з падпольным стагам.

99 чалавек, або 36,4 проц. У склад уноў абраных дарадчых саветаў увайшло 24,6 проц. жанчын. Камуністы і камсамольцаў абрана ў дарадчых саветах 49,3 проц. З 9,584,537 выбаршчыкаў на выбары ў сельскіх саветах атрымалі 5 млн. 647,525 чалавек, г. зн. 58,9 проц. З агульнае колькасці ўноў абраных членаў сельскіх саветаў — 19,3 складаюць жанчынны і 14,9 проц. — камуністы і камсамольцы.

Ажыўленая падрыхтоўка да вяснянай пасевнай кампаніі

РАСТОЎ на ДАНУ, в. К сучаснаму моманту на месцах вызначыўся зрух у бок ажыўлення падрыхтоўкі да вяснянай сябвы. Арганізавана 1947 вытворчых нарад — палова таго, што меркавалася правесці. Праведзена 890 пасевных нарад, арганізавана 257 новых калгасаў, праведзена 65 курсаў па пытаннях пасевной кампаніі з 1550 слухачамі. З 1284 ушкоджаных трактароў адрамантавана 607, знаходзіцца ў рамонце 37.

Крэдыты для сельскае гаспадаркі

Наркамфіл СССР зацвярдзіў плян крэдытавання сельскае гаспадаркі на 28-29 год. Наводзе гэтага пляну агульная сума вытворчых крэдытаў на сельскую гаспадарку складае па цэнтральным с.г. банку 270,4 млн. руб. і па рэспубліканскіх банках 233 млн. руб. (ТАСС).

Тыраж пазыкі ўзмацнення сельскае гаспадаркі

УЛАДЫВАСТОК, 6. У Ніколка-Усурыйску пачаўся тыраж 52 і 27 сэрый пазыкі ўзмацнення сельскае гаспадаркі. На адчыненні прысутнічала каля тысячы сялян з ваколільных вёсак, а таксама дэлегаты з усіх акруг краіны. У дзень адчынення тыражу на вёсках лёталі самалёты, якія раскідалі лістоўкі аб пазыцы.

Арганізацыя с.г. камітэату

ХАРКАЎ, 5. Акруговае калгаснае аб'яднанне прыступіла да цікавага гопты аб'яднання пасобных калгасаў у адну магутную гаспадарку. У Сасноўскім раёне, Палтаўскае акругі, з 4-х с.г. арцельяў мінулага году быў арганізаваны «Сасноўскі камітэат» с.г. арцельяў імя 15-га зьезду УсеКП(б). Кожная арцель, якая ўвайшла ў склад камітэату, спецыялізавалася на локій-небуль адной галіне сельскае гаспадаркі. Такая спецыялізацыя дала магчымасць дасягнуць максімальнага вытворчага эфекту. Камітэат мае ўжо значны прыбытак. (ТАСС).

нацыйнага бачыць у самым факце ўдзелу Апры Барбюса ў арганізацыі гэтага кангрэсу адзнаку таго, што кангрэс «зв'язана новым машэурам адзінага фронту ў Італіі і іншых фашысцкіх краінах». Ініцыятыве арганізатараў міжнароднага антыфашысцкага кангрэсу другі Інтэрнацыянал праціпастаўляе намер раз у Італіі і іншых фашысцкіх краінах, аб'яднаў у «антыфашысцкай канцэнтраванні» (сацыялісты ўнітарны, эмігранцкая «Усеагульная

Рабочыя ня хочучь больш слухаць сацыял-здроднікаў

ПАРЫЖ, 4. Група Фросара (так званы «сацыялістычна-камуністычны саюз») прапанавала кампартыі высунаць на надзвычайных муніцыпальных выбарах агульную а сацыялістычным выбарчым спісам.

У адказ палітбюро французскай кампартыі, захоўваючы дэунг «адзіны фронт» — клясы супроць клясы, апублікавала заяву, у локій гаворыцца: «Кампартыя разглядае прапанову сацыялістычнага аб адзіным выбарчым спісе, як двухдушны манэўр людзей, якія бачаць, што рэвалюцыйныя рабочыя пакідаюць рады сацыялістычных арганізацый».

Кампартыя гатова выступаць на выбарах рука аб руку з усімі сацыялістычнымі і беспартыйнымі рабочымі, якія разглядаюць адзіны фронт, як сталую арганізацыю на месцах сваёй работы. Што датычыцца палітычнага адзінаства пралетарыяту, дык яго можа быць ажыццяўлена толькі ў барацьбе супроць усіх партый буржуазіі пад кіраўніцтвам кампартыі, адзінай партыі пралетарыяту». (ТАСС).

БЭРЛІН, 5. Данія аб акруговай сацыял-дэмакратычнай канферэнцыі, якая адбылася ў Бэрліне, апублікаваныя «Ротэ Фанэ», паказваюць, што на канферэнцыі вымагалася значнае разыходжанне паміж лідэрамі с.д. партыі і не нізямі; разам з тым выявілася і збліжэнне паміж лідэрамі правага і «левага» крыла. Дэлегаты рэзка выступалі супроць старшын с.д. партыі, рэйхс-канцлера Германа Мюлера і лідзі «Форгэртс».

Італьянскія групы намераны звярнуцца да яго ў прэсбай прыняць удзел у кангрэсе. Другі Інтэрнацыянал сумняваецца ў тым, «ці магчыма будзе арганізаваць новы антыфашысцкі кангрэс хутка пасля Брусельскага кангрэсу Інтэрнацыяналу, які зьявіўся магутнай антыфашысцкай маніфестацыяй». «Але незалежна ад гэтых тэхнічных і фінансавых труднасцяў — значнае пачаць у наведаньні — для сацыялістычна можа быць гутаркі аб уздзе ў ішым антыфашысцкім кангрэсе, апрача намячаемага «антыфашысцкай канцэнтраванні», (ТАСС).

Перагаворы аб урадавай кааліцыі ў Нямецчыне

БЭРЛІН, 5. Пры перагаворах аб устаўленні сучаснай урадавай кааліцыі ў рэйхстагу — рабочая партыя высювае абавязковае патрабаваньне, каб была зьменена таксама і урадавая большасць, шляхам уключэння ў склад яе народных партый. Паколькі ніводная з партый кааліцыі ня схільна ахварааць міністэрскім постом, у палітычных колах лічаць, што перагаворы будуць доўгімі і цяжкімі. (ТАСС).

БЭРЛІН, 5. Як паведамляе друк, прэзыдэнт Гіндэнбург заявіў рэйхс-канцлеру Мюлеру, што па яго думцы адстаўка пярэшняга ўраду была б у сучасны момант вельмі непажаданай.

У Маскву прыяжджае румынскі пасланьнік для падпісаньня пратаколу

ВАРШАВА, 5. Польскае тэлеграфнае агенцтва паведамляе: «Румынскі пасланьнік у Варшаве Давіла упаўнаважана румынскаю рэзвіскаю радаю падпісаць у Маскве пратакол Літвінава. Давіла выяжджае з Варшавы 6-га лютага, у суправаджэньні першага сакратара румынскага пасольства ў Варшаве Давідэску і дарадцы польскага пасольства ў Бухарэсьце Кабылянскага. У суботу Давіла выдзе вазад у Варшаву».

дзянскай ачовы» уаходзіць сама «Сокал», само 6. галаруэскіх салдат, само верхня-сіаскіх наўстанцаў, аб'яднаньне «адзіных бачытаўшчыне мазурат» і інш. Усе гэтыя арганізацыі разьбіты на батальёны, роты, эскадроны, сьмякатныя каманды і г. д. У вынідку ваівы кожны раён высювае свой батальён з кулямётні і савакатчыкамі. Кожная акруга высювае пагранічныя дывізіён. Групы знаходзяцца пад камандаваньнем былых афіцэраў. Агульнае кіраўніцтва вайсковых арганізацый сконцэнтравана ў руках корпуснага камандаваньня Пэвані і Заходняй Прусіі, якое загадвае забесьпячэньнем і ўзбраеньнем гэтых груп. У гату «грамадзянскую пагранічную армію» ў апошні час удзільны слухачы вышэйшых навукальных устаноў, дэктары і г. д. У гэтым годзе адбылася манэўры пад кіраўніцтвам афіцэраў генэральнага штабу. У манэўрах удзельнічалі і часці чыняй арміі — артылерыя, кавалерыя і інш.

Апрача гэтай «грамадзянскай ачовы», да нямецкай граніцы сылаўна войска, якое дагетуль «ахоўвала» толькі сабэнткую, літоўскую і латыўскую граніцы.

Прадугледжваецца вынізаваньня паліцыі, працаўнікоў мяшчыны. Яны будуць узброены ў патрэбнай меры кулямётні. Не абмяжоўваючыся гэтым, польскі ўрад міністэрствуе ўрадовай устаноў у былых прускіх правіцях. (ТАСС).

ПРАЦЭС 15 КАМСАМОЛЬЦАЎ

ВАРШАВА, 4. У Палонску гэтымі днямі закончыўся працэс 15 камсамольцаў, якія абвінавачваліся ў антыдзяржаўнай дзейнасці і прыналежнасці да камсамольскай арганізацыі. Падсудны Шпэрлінг на судзе заявіў:

«Я быў камуністам, камуністам і застануся».

Двое падсудных Гратэр і Штэйнгауз на судзе адродзілі і выдалі арганізацыю».

Маладая падсудная Левіна, абурная здраўніцтвам сваіх былых таварышоў, палышла да іх і абодвух ударыла на твару.

Двое падсудных засуджаны на 5 год катаргі кожны, адзін на 2 гады і трое да аднаго году кожны.

Рэнтка засуджаны на меншыя тэрміны.

(«Момэнт»).

СУПРОЦЬ ЗАКОЎАНЬНЯ У КАНДАЛЫ ПАЛІТЗЬНЯВОЛЯНЫХ

ВАРШАВА, 3. На пасаджэньні крыўдчынай камісіі польскага сойму прадстаўнікі беларускай і украінскай унеслі прапановы аб забароне аакоўваць палітзьявольных у кандалы. Дыскусія па гэтым пытанні адбудзецца на бліжэйшым пасаджэньні камісіі.

(«Фолікс-Цэйтунг»).

ПАПРАУКА

У № 28 «Зв'язды» у памешнай інфармацыі пад загалоўкам «Польскі фашызм марыць аб ваіне» напісана: «Ад імя беларускага сялянска-рабочніцкага лобу выступіў Валкнэп», а трэба чытаць — выступіў українец, член сельробу ўраду Вальнэц.


Правакацыйная кампанія ангельскага друку супроць Кіт.-Усх. чыгункі

ШАНХАЙ, 1. Ангельскі орган «Норд Чэйна Дэйлі Ньос» публікуе сэрью артыкулаў выдлага реакцыянера і ворага кітайскага нацыянальна-вызваленчага руху, журналістага Гільбэрта, накіраваную супроць Кітайска-Усходняй чыгункі. У артыкулах з правакацыйнымі скажэньнямі падана гісторыя пабудовы чыгункі і сьцьвярджаецца, што кітайцы няўхільна павінны ў даны момант зрабіць спробу аўдаць чыгункай. Гэта, па думцы Гільбэрта, выкліча супярэчнасці ў Манчжурыі і прывядзе да таго, што чыгункую заўдае «хтосьці трэці».

Адначасова а кампаніяй газэты ў мясцовых французскіх колах распаўсюджваюць чуткі, быццам, частка французскіх акцыянераў, ліквідаванага расійска-азійскага банку (былога намінальна ўладара чыгункі) рашыла арганізаваць новы банк пад назваю «Банк Азіяцік», які мог бы выступіць «законным» прэтэндэнтам на Кітайска-Усходнюю чыгунку.

ШАНХАЙ. Кампанія ангельскага аргану «Норд Чэйна Дэйлі Ньос», супроць К.-У. Ч. падхопена французскай газэтай «Журналь дэ Шанхай». У шэрагу артыкулаў газэта «даводзіць», што Камітэат абаснаваў у былой паласе «отчуждэня» К.-У. Ч. «усе сваі секцыі, якія дзейнічаюць там зараз пад рознымі назвамі як дарком, мясцком, жанаддзел, сфартыўныя і культурныя арганізацыі і г. д.». Газэта пацвярджае, быццам, мукдэнская ўлада мае намер захачць чыгунку, і даводзіць законнасць і абаснаванасць такога намеру. Газэта раіць Чжан-Сюэ Ляну і Нанкінку дабіцца рэалізацыі прыпісваемых яму плянаў, сьцьвярджаючы, быццам бальшавізм агрупоўвае войскі на межах Манчжурыі.ту

Вялікая дэманстрацыя ў Бухарэсьце супроць пагрозы імперыялістычнай ваіны



Турма ў Кішынёве

ВЕНА, 5. Румынскія газэты паведамляюць, што 3-га Лютага ў Бухарэсьце адбыўся масавы сход, скліканы рабоча-сялянскім блёкам. Сход закончыўся дэманстрацыяй супроць пагрозы імперыялістычнай ваіны, за мірны дагавор з СССР і за ўсеагульную амністыю ў Румыніі. Дэманстранты знішчылі вісеўшыя ў залі пасаджэньня партрэты прадстаўнікоў румынскай дынастыі і рэгентства пад пяньне «Інтэрнацыяналу» і з іржамі: «Нам непатрэбны бязьдзельнікі». Пры спробе дэманстрантаў арганізаваць працэсію, яны былі абкружаны паліцыяй, якая адправіла каля 200 у прафэктурру, дзе яны былі адпушчаны. Супроць многіх пачата сьледзтва.

Францыя рыхтуецца да абароны Інда-Кітая

ПАРЫЖ, 5. Як паведамляе друк французскай ўлада ў Інда-Кітаі прымае неабходныя меры для абароны гэтай калёніі на выпадкі канфілікацыйнага характару, які будзе ўцягнута і Францыя. Будзе пабудавана флётылія падводных лодак, а таксама судны асобага тыпу, уаброеныя 14 міліметровымі гарматамі і зьясьнячэнымі гідрасамалётамі.

Спыніць затрату грошай на падарункі і банкетны забараніць камуністам прымаць дарагія падарункі

Ліст ЦКК усім партномам і кантрольным камісіям УсеКП(б) і надкампартый

За апошні час у многіх мясцох СССР усё больш уваходзіць у практыку падношаньне розных падарункаў у выглядзе розных вырабаў (мадэлі, партрэты, альбомы, прыборы, дываны, зброя, самавары, гармонікі і г. д.) у час работы розных зьездаў і канферэнцый (партыйных, савецкіх, гаспадарчых, прафсаюзных і інш.) і ў дні ўрачыстых гадавін і адкрыцця розных арганізацый, прадрывецтваў і устаноў.

Лічыць, што затраты на выраб такіх падарункаў адбіраюць сродкі ад больш неадпаведных і прадукцыйных грамадзкіх патрэб савецкае дзяржавы, ЦКК УсеКП(б) прапануе, у разь-

віцці абжніна ЦК і ЦКК ад 19 кастрычніка 1923 г. аб барацьбе з раскошаю і непатрэбнымі выдаткамі, усім партыйным арганізацыям і кантрольным камісіям прыняць адпаведныя меры для таго, каб ініцыятыва рабочых і грамадзкіх арганізацый, якія жадаюць адзначыць зьезд, канферэнцыю, гадавіну, адкрыццё, была накіравана на добраахвотную, але абавязкова звышнормавую працу, або арганізацыю калентывага збору сродкаў для здавальнення сапраўдных грамадзкіх патрэб.

Адначасова з гэтым ЦКК УсеКП(б) адзначае, што да гэтага часу яшчэ сустрэнаюцца выпадкі затраты гра-

мадзкіх сродкаў на ўсякія новагодні і іншыя банкетны, сплатныя, провады і г. д., паднашэньні пасабным працаўнікам розных падарункаў з поваду прыездаў, ад'ездаў, юбілеяў і г. д.

Таму ЦКК УсеКП(б) прапануе усім КК сурожа сачыць за выкананьнем цыркуляра ЦК і ЦКК ад 19 кастрычніка 1923 г. аб забароне наладжваньня на дзяржаўныя і грамадзкія сродкі розных банкетаў, змагацца супроць увайшоўшых у моду ушанаваньня працаўнікоў з выпадку іх юбілеяў і перамішчэньняў, забараняць камуністам паднашэньне і прыём дарагіх падарункаў.

«К. П.»

У Заходняй Беларусі

ДРАПЕЖНИЦКІ ЗЫШЧАЮЦЬ ЛЯСЫ

ВІЛЬНЯ. 3. Ужо неаднокрэць паведамлялася, што польскі ўрад драпежнікі зышчаюць лясы ў Заходняй Беларусі. У той-жа час беларускае сялянства, частка якога жыла ў зышчанах, не атрымлівае ніводнага цалена на будаўніцтва новых хат.

Як падае яе газэта "Вільнер Тог" у кіраўніцтвае дзяржаўных лясцоў у Вільні гэтымі днямі выкрта вылікае афера. Прыватным гандлярам, які даваў кабар служачым, лес прадаваўся па вельмі нізкіх цэнах. Дзяржаве нанесены страты звыш чым на 10 млн. злотых. Частка гандляроў арыштавана.

ЭПІДЭМІЯ ПЛЯМІСТАГА ТЫ-ФУСУ

ВІЛЬНЯ. 3. У Тронкім наведо выбухнула эпідэмія плямистага тыфусу. У аёцы Алона ўжо налічваецца аб чалавек хворых на гэту хваробу. У райё, ахоплены эпідэміяй, выехаў медыцынскі дапаможны атрад.

(Ф. Фольк-Пайтунг)

АРЫШТЫ У БАРАНАВІЧАХ

ВІЛЬНЯ. 6. Дэ. Віл. паведамляе, што ў Баранавічах нібыта выкрыты аграржком КПЗВ, пры чым арыштаваны сакратар і двое тэхнічных працоўнікоў.

ЗЬЕЗД СЯЛЯНСКАЕ ПАРТЫІ

ВІЛЬНЯ. 6. У няздоль 3-га лютага ў Вільні адбыўся дэлегатскі зьезд арганізацыі "Сялянскае партыі" (Польскае) Віленскага ваяводства. Зьезд зацвердзіў апазыцыйную тактыку партыі ў адносінах да ўраду Пінскага. Выбрана новае кіраўніцтва з 10 чалавек на чале з буйным дэпутатам А. Галкаю. («Кур. Віл.»)

ЛІТВА

НОВЫЯ ТУРМЫ

ВІЛЬНЯ. 6. Літоўскі ўрад скончыў пабудову дзвюх новых турмаў у Расіенах і Вудінах, якія вытравалі шафіндэна літаў.

(«Сл.»)

АБВАСТРЭННЕ ЦЭНЗУРЫ

ВІЛЬНЯ. 6. У Коўні выданы закл аб умацняньні цэнзуры над апазыцыйнымі газэтамі і карэспандэнтамі замежных газет. Губэрнатар Клайпеды Мэркіс забараніў газетам пісаць аб нямецка-літоўскай гандлявай ўмове і адстаўцы Пляханічуса.

(«Кур. Віл.»)

Набывалыя маразы ў СССР

МАСКВА. 6. Учора з 8 гадзінае ўечары ў радзе райоў Масквы адарылася затрыманьне трамвайнага руху. Прычынай затрыманьня—30-ці градусны мароз, які выкідаў замарзельнае засмечаньне сыгналу трамвайных стралак. На трамвайных лініях працавалі ўзможныя атрады мішчышчыкаў. К 11-ці гадзінам веча трамвайны рух стаў зноў нармальным.

ЛЕНІНГРАД. 6. У Ленінградзе стаць маразы, якія даходзяць да...

ПАРТЫЙНАЕ БУДАЎНІЦТВА

Абгаворваем пытаньні XII зьезду

Аб рабоце сярод беднаты

Верасьнёўскі (1927 г.) пленум ЦК КП(б)Б распарадаў канкрэтныя мерапрыемствы аб працы сярод беднаты наогул і ў прыватнасці аб працы груп беднаты. XII-ы зьезд КП(б)Б павінен падвесці вышкі таму як прамаляюцца дырэктывы пленуму на мясцох, чаго мы дасягнулі ў галіне працы з беднатай і якія ў гэтай працы ёсьць нелатопы.

Я прывяду некалькі лічаў і фактаў аб рабоце з беднатай па Менскай акрузе, якія гавораць за тое, што, ня гледзячы на ўважэньне адпаведных дырэктыву пленуму ЦК КП(б)Б і практычнае прамаленьне іх у рабоце РК і ячэек КП(б)Б.—работа сярод беднаты яшчэ не заняла належнага месца ва ўсёй сыстэме работы вясковых РК і ячэек КП(б)Б. Яна ў асноўным праводзіцца толькі ў часе правядзеньня перавыбароў саветаў, КСУ, кааперацыйных органаў, вучоту аб'ектаў абкладаньня, самаабкладаньня і г. д. Аб гэтым сьведчыць хоць-бы тое, што з 92 пытаньняў, разгледжаных на групах беднаты, толькі 26 зьвязаны непасрэдна з практычнай працай на вёсцы.

Наглядаецца боязь арганізаваць сетку новых груп беднаты. Вось лічбы якія гавораць аб гэтым: па 13 вясковых райах, у якіх ёсьць 105 ячэек КП(б)Б, 133 сельсаветаў, 139 КСУ, 158 кааперацыйных аб'яднаньняў, арганізавана груп беднаты пры сельсаветах 59, пры КСУ—38, пры сялянск. кааперацыі—12, пры сельгаскааперацыі—8.

Гэтыя лічбы гавораць аб тым, што арганізацыя груп беднаты, асабліва пры кааперацыйных органах, дзе яны маюць нарта вылікае значэньне, разгортваецца зусім слаба. Зусім не-выстарчальны ўдзел у групах беднаты камуністыч. і камсамольцаў: з

Якасы в працы на пещі і гліні

Прафсаюз, бязумоўна, дабіліся раду пасьпехаў у галіне абслугоўваньня свайх членаў пасабнымі відэмі і формамі масавай работы. Палюўна ўсе арганізацыйныя формы масавай работы ў той ці іншай ступені атрымліваюць адбавіраваньне ў рабоце прафарганізацыі. Тут вы маюць і агульназаводскія, пазьменныя, дэлегатскія, прэвыны, цэхавыя назьменныя сходы, вытворчыя нарады, пачынаючы з цэхавы і канцавыя заводскія, вытворчыя нарады і кваліфікацыйныя, гутаркі ў часе аб'ядненьня перанімаў у цэху і г. д. і г. п.

Але гэтыя дасягненьні трэба ў сваёй большасьці аднесці да кожнага скарыстанья пералічаных форм. Што-ж датычыць якасьці прыстасаваньня і заместу гэтых форм у сэнсе ўсебаковага абслугоўваньня ўраосімых культурных і палітычных запатрабаваньняў членаў саюзаў, максымальнага ўдзеньня ў справу сацыялістычнага будаўніцтва шырокіх пластоў рабочых і служачых, скарыстоўваючы для гэтых мэты актыўнасьці алопніч.—дык у гэтым кірунку прафсаюз, калі ўлічыць тое, якім чынам адзінае зьвязаньне зьвязана з працай на пещі і гліні.

Але гэтыя дасягненьні трэба ў сваёй большасьці аднесці да кожнага скарыстанья пералічаных форм. Што-ж датычыць якасьці прыстасаваньня і заместу гэтых форм у сэнсе ўсебаковага абслугоўваньня ўраосімых культурных і палітычных запатрабаваньняў членаў саюзаў, максымальнага ўдзеньня ў справу сацыялістычнага будаўніцтва шырокіх пластоў рабочых і служачых, скарыстоўваючы для гэтых мэты актыўнасьці алопніч.—дык у гэтым кірунку прафсаюз, калі ўлічыць тое, якім чынам адзінае зьвязаньне зьвязана з працай на пещі і гліні.

Пашахонцы з партбілетамі

Сярод тэй рознавіднасьці партыйнаў, што спраўна носяць білет у кішэні і «пашахонцаў», ёсьць адна катэгорыя, якую можна назваць «пашахонцамі сям'і».

Пашахонства—гэта не літаратурны тэрмін, а сацыяльнае зьявішча, вынік азіяцкага і эксплёатацый. Яно ўсё ў мінулым, але як і многае іншае дае сабе адчуваць і сёньня. Пашахонства характэрна дзікасьцю, неарганізаванасьцю, кабаквай аухаватасьцю, скопкімі адносінамі да чалавека. Пашахонца з пункту погляду клясы—пачвара, якая ня здольна на арганізаваную чыннасьць. Як у грамадстве, так і ў сям'і пашахонца адвечнаеца зьверскім п'яным дэспатызмам і тупой, ніколі нясушняй алясьцю, якую вымяшчае на жонцы, дзецях і суседзях.

Але аб пашахонцах мінулага падвэччанае яшчэ раз расказаў Максім Горкі, таму мы ня будзем іх ашэваць. Зоймемся лепш сучаснымі пашахонцамі з партбілетам. Многія з іх часта шчыра выступаюць на тэмы: «разьвязаленае жанчына і новы быт». А пашахонца, які ні ў чым ня быў, зьбіваець свайх жонак, часта выкідаюць іх на вуліцу, абурэньна прылівае пашчоту і жанчына раз, два, тры, чатыры... столькі, колькі «прадыкуе сэрца».

Маюць я гэты «палкіх жаніхоў»—свагаловыя бацькі сям'і.

Сямейнае жыцьцё—ёсьць прыватная справа кожнага камуніста. Але ці вынікае адсюль, што для камуніста нікае адсюль, што для камуніста тут ня існуе ніякіх норм. Алкуль, напрыклад, вынікае, што ў пераходны перыяд няўхільна многажонства. Мабыць, усе партыяцы ведаюць, што зараз пралетарская грамадзасць выказваецца за парную, моцную сям'ю.

Але для пашахонца не абавязкова: ён стварыў для сябе шмат цынчых легенд і анекдотаў і кіруецца толькі імі.

З гэтага вынікае тое, што ёсьць сёньня.

Вось перада мюю цікавы сьпіс, які называецца: «выпадкі з практыкі кансультацыі пры ахматіладзе».

Гэта аскараваў хроніка сямейнага пашахонства ў быце камуністыч. Прадвінкі жаніладзельна зьяўляюць, што гэта толькі невялікая частка, што ім па пашахонцы даводзіцца выслухоўваць кожны дзень.

Мы паліма некалькі прыкладаў дэянасьці ў сям'і партыйных пашахонцаў так, як яны апісаны жаніпрадвінкімамі. Сярод нашых гэрояў—людзі розных рангаў—ад сакратара ячэікі да члена Вярхоўнага Суду. І калі мы не паказваем прозьвішчаў гэтых сямейных гэрояў, дык толькі таму што паданьня факты датычаць многіх з тых партыйных пашахонцаў, якія яшчэ ня выяўлены. Яны павінны прыняць таксама ўсё нізьянадае на свой рахунак.

Пяройдзем да прыкладаў: Пашахонца-антысэміты. Вось былі сакратар ячэікі, рабочы П. Прыскаў з Украіны і з ім прыхакала яго жонка, былая камсамолка, дэўроўна, работніца. Ён аяняў яе з працы і не даваў яна паведваць камсамол. Заўсёды зьбіваў яе, за што быў прысуджаны на 3 м. з. п. з. п.

Пашахонца-антысэміты. Вось былі сакратар ячэікі, рабочы П. Прыскаў з Украіны і з ім прыхакала яго жонка, былая камсамолка, дэўроўна, работніца. Ён аяняў яе з працы і не даваў яна паведваць камсамол. Заўсёды зьбіваў яе, за што быў прысуджаны на 3 м. з. п. з. п.

Па БССР

Напад кулакоў на вясковых актывістаў

Разграмленьне дому на месьніка старшыні сельсавету. Зьбіты ўдзельнікі перавыбарчага сходу

Па справе арыштавана 9 чалавек

3-га лютага з 8-й гадзінае ўвечары група кулакоў пад кіраўніцтвам Ізотава Андрэя павала в дом васьмьніка старшыні Гладзінскага сельсавету, Лізьвіянскага раёну—Маскаленка, дзе ў гэты час сабраўся сямейскі актыві для абгаворваньня пытаньняў, зьвязаных з перавыбарамі саветаў. Кулак, узброены рэвалюцыйна і жалезнымі палкамі, зьбілі ўсіх прысутных, разьнеслі пец і разграмілі ўсю хатнюю абстаўнку.

На месца выехалі памочнікі пракурора па Лізьвіянскаму раёну старшыня райвыканкому, сакратар райкому КП(б)Б, уноўнаважаны ДПУ і начальнік Лізьвіянскай міліцыі. Высьвятлілася, што паводзь зроблен групай кулакоў, не адваляючы вынікамі перавыбароў самаабкладаньнем. Выступленьне псіала арганізаваны характар і па кіроўвалася асобным кулацкім «штабам».

Покі арыштавана 9 чалавек, якіх 7 зьвядуецца буйнымі кулакамі.

Заміх на военкору

Значынцы—чырвоноармейцы Кісялёў і Новікаў арыштаваны

БАБРУЙСК. (Наш нар.). У час вайсковых заняткаў стралам з вінтоўкі паранены ў сьпіну ваенкоротнай газэты «Львічоўка» М. Палка тав. Архангельскі. Тав. Архангельскі быў рэдактарам і ваенкоротнай насьценнагазэты і адначасова кіраваў ваенкоруўскім гуртком. Ён сваіх заматка ён выкрынаў палітыч. гультаю чырвоноармейцаў, які няўважна адносіліся да вайсковага службы. Асабліва не спадабалася ваенкорства тав. Архангельскага чырвоноармейца Кісялёва і Новікава, аб якіх часта зьяўляліся заматкі газэце. Гэтыя асобы і паранілі тав. Архангельскага.

Значынцы арыштаваны і перададны суду вайсковага тубубуналу.

Антысэміты з Мозырска

Промышленность достигла 33 градуса. У Рязани 5-го декабря было зарегистрировано 100 выходов обмороженных. Частка сельских школ снизилась на 10%.

ИВАНАВА-ВАЗЬНЯСЕНСК. 6. Марзы дасягнулі 33 градусаў. Заняткі ў школах спыніліся.

Валікія маразы ў Заходняй Эўропе

ПРАГА. 3. Амаль на ўсёй Эўропе варад нагнялаўца валікія маразы. У Чэх-Славакіі за апошнія дні маразы дасягнулі 32 градусаў. У Вяро, на многіх месцах ад холоду лопнулі газавыя і вадаправодныя трубы.

У Юга-Славіі маразы дасягнулі 38 градусаў. У некаторых мясцох спыніны чыгуначны рух з прычыны таго, што рэйкі лопнулі ад холоду.

У Нямеччыне маразы дасягнулі 22 градусаў.

У Польшчы, як напрыклад у Вільні і Перамышле, маразы дасягнулі 30 градусаў.

арганізацыйны патрэбна і да гэтага галіны работы. Прафсаюз не заўсёды і не ў выстарчальнай ступені ўлічваецца і лічыцца з тымі асаблівасцямі, якія ёсць у нашай масавай рабоце.

Прафсаюз часам барбарскі басмыслена скарыстоўваць пасобныя віды і формы масавай работы. Таму, лусім правільна адзначаюць тавісы ЦК да XII з'езду КП(б)Б, што «масавая работа прафсаюзаў не заўсёды і ня ў поўнай меры адпавядала задачам, пастаўленым партыяй у вылічэнні шырокай пластоў рабочых мас да актыўнага ўдзелу ў сярэня індустрыялізацыі краіны, перамогі ўсіх гаспадарчых трудасяньня і насыпнавага будаўніцтва сацыялістычнага грамадства».

А што гэта так — кажуць наступныя весткі аб скарыстанні прафсаюзаў пасобных формаў і відаў масавай работы.

Усе віды агульных сходаў у сваёй пераважнай большасці скарыстоўваюцца для кампанейскіх мэт. Плянавасць у скліканні іх, як пры-

Першыя з'явіліся практычныя з'ява прафсаюзаў — набліжэнне ўсіх відаў і форм масавай работы непасрэдна да рабочых мас. А адсюль вынікае, што ў будучым праўдзімым месцам правядзення масавай работы выяўляецца цоха. Прафсаюз павінен дабіцца якаснага палепшэння і ўмацнення кіраўніцтва ўсімі відамі і формамі масавай работы ў цэлу. Цэлявыя школы, работа з цэхавым актывам, цэхавыя вытворчыя нарады, культурна-выхаўчыя мерапрыемствы (гурткі, гутаркі, вечары пытаньняў і алказаў, насыценныя газеты), — павінны атрымаць поўнае адзіства ў рабочым цэху. Пералічаныя мерапрыемствы пры правільным і рацыянальным скарыстанні іх павінны дапамагаць максімальнаму ўдзяленню членаў саюзаў у агульнасаюзнае гаспадарства, саветы і грамадскую работу. Прафсаюз павінен памятаваць, што пры ўсім гэтым цэхавыя інтарэсы рабочых мас павінны быць поўнасьцю ўзв'язаны з агульнымі інтарэсамі заводу і рабочае класы ў цэлым, і толькі ў такім напрамку

ную работу, а з другога боку — паспешнаму зьяўленьню выбарчага раёну — ФЭМК — з шырокімі пласцімі рабочых мас.

Прафсаюз павінен аказаць усамерную дапамогу рабпрафсаўскаму руху і пашырыць практыку выдання насыценных газет.

Прафсаюз на ўсёй сваёй сыстэме масавай і палітыка-выхаўчай работы павінен зьяўляцца сапраўднай крыніцай падрыхтоўкі і данаўнення раі радоў кампартыі, да кошт перадавых рабочых.

Да выканання ўсіх пералічаных задач у галіне масавай работы прафсаюз павінен прыступіць з усёй энэргіяй і настойлівасцю, уласцівай пралетарскай масавай арганізацыі. Толькі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, пры поўным падтрыманні і аказанні усамернай дапамогі з боку партыйных арганізацый, прафсаюз выканаюць заданыя, што ўскладзе на іх рабочае класы і яе авангардам — камуністычнае партыя.

Б. ПЛАУНІК.

Вядуць пры АПА Фрунзінскага раёна адбылася варад апаграту вытворчых ячэек КП(б)Б.

Разам з іншымі нарада абмеркавала пытаньне аб пастаўцы апаграту работ у 1-аў дзяржжуркарні. У адносінах масавай работы ячэйка дзяржжуркарні можа паслужыць добрым прыкладам для іншых вытворчых ячэек. Тут пастаўлена работа так, што рабочыя маюць поўную магчымасць выкарыстаць вольны ад працы час для ўдзелу ў свайго палітычнага і культурнага фарміру.

У першую чаргу ячэйка выкарыстоўвае час перапынку на абед. П'юводзім перапынак не праходзіць у друкарні без палітычнага дакладу, канцэрту, гутаркі, галіны пытаньняў і адказаў ці інш. віды культурнай працы. Важна тое, што ўся праца праводзіцца пільнава.

Б. ПЛАУНІК.

уся рабочыя прадпрыемстваў. Пры друкарні працуе вільная сетка палітычных, агульна-асвятных і іншых гурткоў, у якіх апрама партыя і камсаюзцаў зьяўляецца шмат беспартыйных рабочых.

Нарада, адзначыўшы гэтыя станоўчыя моманты ў АПА рабочае ячэйкі друкарні, дала рад указаваньняў усім вытворчым ячэйкам Фрунзінскага раёну аб перанясенні працыві ячэйкі друкарні ў іншы арганізацыі фабрык і заводаў.

Нарада зьвярнула ўвагу ячэйкі друкарні на неабходнасць выхавання агітправацтва ў партыяцаў рабочых друкарні.

Адстае ячэйка друкарні ў справе беларусізацыі. Нарада прыняла праду ў гэтай галіне павядавальнага і прававава праверсіі рад мерапрыемстваў для яе ўмацнення.

Бюро ячэек даручае ў тыднёвы тэрмін праз сваіх апаграту правярыць, як наведваюцца слухачамі партшколы, а тассама правярыць, ці ўсе таварышы, якія падлягаюць абавязковаму наведваньню адзінай партшколы, ахоплены апапшвай.

С. Г.

Праз самакрытыку выяўляем недарэчнасці (Ячэйка КП(б)Б хэмікаў, Менск)

На апошнім адкрытым сходзе ячэйкі КП(б)Б быў заслуханы даклад дырэктара Белшклатрэсту тав. Мілоўскага аб працы трэсту.

Ніводнага слова не сказаў т. Мілоўскі аб недахопах у працы. Даклад рабіў уражаньне, што ў працы трэсту зусім ня было адмоўных бакоў.

Але спрэчкі выявілі тое, што ўтойваў дырэктар.

Недахопаў у працы трэсту было шмат. Узьяў хоць-бы справу з заказамі адной Эгіпцкай фірмы на лямпавае шкло. Белшклатрест спазніўся з выкананьнем гэтага заказу на некалькі тыдняў. У справу прышлося ўмашацца ЦКК УсеКП(б). Паслалі 20 вагонаў шкла хуткімі цягнікамі ў Адэсу, што каштавала лішнія 20 тысяч рублёў. Старшыня ЦП саюзу хэмікаў тав. Яндурскі ў сваім выданьні паказаў, на рад недахопаў у працы трэсту.

Трест аўсім ня лічыцца з калект. дагаварамі. Мясцовыя прафсаюзныя арганізацыі, — кажа тав. Яндурскі — просіць ЦП саюзу прыцягнуць да адказнасці кіраўнікоў саўгасаў, што зрываюць вжыўшыяе пачынаньне, якое можа прынесці вялікую карысць у справе ўзьняцця ўрадлінасці нашых палёў.

Б.

Чакаюць... вясны

вяснавал сяўба не за гарамі, а ў Котаўскім сельсавете, Сураўскага раёну, Віцебскай акругі, падрыхтоўкі да яе не вядзецца ніякай. Сельсавет ішчэ ня высвятляў патрэбнасці насельніцтва ў насенні і ня прымае мер да яго здабыцця. Райвыканком і Kredытныя таварыствы ішчэ ня склалі плянаў, колькі якога насення і ўгнаенняў у якіх сельсаветах будзе задземена. Сялянне чакаюць абозу на ачысты збожжа, а аб ім нічога ня чуваць і невядома, будзе ён, ці не.

М.—ч.

МАЎЧАЦЬ ТРЫЕРЫ І САРТЫРОЎКІ, а веснавая сяўба ужо набліжаецца

Бабруйшчына яшчэ не распачала ачысткі насення

БАБРУЙСК. (Наш кар.). Зараз у падрыхтоўчай працы да веснавой сяўбы на першым плане стаіць справа ачысткі насення.

Бабруйскія-ж аграномы, а разам з імі і мясцовыя сельскія арганізацыі, скрозь пальцы глядзяць на сарэву ачысткі насення.

У Глускім раёне ў вёсках Дакоч і Дварэц да апошняга часу прасталі машыны на ачысткі насення. На аграпункце ў гэтым раёне машыны працуюць з няпоўнай нагруквай.

Бабруйскі райвыканком замест таго, каб арганізаваць абозы, размяркоўваў машыны паміж сельсаветамі. Машыны паралі ў такіх сельсаветах, дзе насенне захавана сялянскімі ў ямы. Вядома, тут чысціць няма чаго пануць што, і машыны стаіць. А між тым суседнія вёскі чакаюць ачысткі насення.

У Парыцкім раёне ў пасобных вёсках сялянне вынеслі пастановы аб абавязковай чыстцы насення. На глядзячы на гэта, праца па ачыстцы

насення яшчэ амаль што не распачата. Па сёнешні дзень у райвыканкоме невядома колькі ачышчана абожжа на раёне. Прэзідыум райвыканкому ішчэ не разглядаў пляну веснавой пасевнай кампаніі. Таму няма нічога дзіўнага, што трыеры і іншы машыны бяздзейнічаюць, а саўгасы (напрыклад, калгас «Надзея») чакаюць распараджоўняў з райцэнтру аб пачатку ачысткі насення.

Пры Вялейкім сельсавете (Клічэўскі раён) два тыдні стаў абоз, які складаўся з 5 машын. За гэты час ачышчана было 50-60 пудоў збожжа.

Цікава адзначаць, што з 20 з лішкам камсамоўцаў, якіх ёсць, толькі адзін ачысціў сваё насенне. Старшыня сельсавету, камсамолец, таксама не патурбаваўся аб ачыстцы насення. Наогул-жа справа з ачысткай насення па акрузе абстаіць вельмі дрэнна. Каб сустрэць вясну з чыстым насеннем, патрэбна неадкладная энэргічная праца.

Ч.

На заводах харчтрэсту трыеры іржавеюць...

А РАЁНЫ СКАРДЗЯЦА НА НЕДАХВАТ МАШЫН

У акругах і раёнах Беларусі варад шмат гавораць і скардзяцца на недахват машынаў на ачысткі насення для пасевнай кампаніі. Многія развозяць рукамі і сьвязваюць на прысылку машыны з цэнтру.

Машыны па ачыстцы насення, як вядома не хапае на ўсім Саюзе. Варонскі завод не апрадаў пакуль што вывей, які на яго ўскладзены. Імпартныя машыны таксама невядома калі прыбудуць.

Між тым, мы пачылі мала робім для таго, каб скарыстаць машыны, якіх ёсць тут-жа на месцы.

Вядома, што Харчтрест перавёў сваё заводы на молезавае спосаб выпрацоўкі. Трыеры, якія ставяць на заводах, не скарыстоўваюцца і іржавеюць. Із можна было-б з доспехам скарыстаць у любым бліжэйшым саўгасе або аграпункце. Можна зчысціць палю рад такіх прыкладаў. Наркмізему треба дагаварыцца з ВСНГ і скарыстаць безадкладна патрэбныя трыеры.

Неаграном.

ХТО ЯК РЫХТУЕЦА ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ Мабілізацыя студэнтаў

Пры Наркамсьветы БССР створапа камісія па правядзенні мабілізацый студэнтаў беларускай с.-г. акадэміі для аграпрамысловай работы на вёсцы ў часе веснавой пасевнай кампаніі. Пытаньне аб аслабе работы мабілізаваных студэнтаў абгаварываецца зараз у НКА і НКДэме.

Б. Ш.

Машыны марынуюцца ў с.-г. таварыствах

МАЗЫР. (Наш кар.). Падрыхтоўка да веснавой пасевнай кампаніі пача-та толькі ў некаторых раёнах (4-х), іншыя нават ішчэ не прапрадавалі плянаў.

Аб нядбайнасці да правядзення гэтай работы сьведчыць тое, на ўсіх раёнах пакуль што ачышчана толькі 105 тон рознага насення, што складае 2,1 проц. пляну.

Зусім слаба разгорнута работа па апаганніі кантрактаванага насення. Калі, напрыклад, лубіну ёсць кантрактаванага 93 тону, дык спячана толькі 3 тону і г. д.

Наогул справа з працывімі пунктамі, насенна-ачышчальнымі абозамі

абстаіць дрэнна. Да гэтай працы рад раёнаў зусім ішчэ не прыступіў.

Мала машынаў ішчэ прасунута непасрэдна ў вёску. Так, напрыклад, акресельскае накіраваў 23 трыеры, 5 ільнатрашчотак і інш. машыны ў с.-г. таварыствах, але апошнія мала пакуль што прарабілі ў сэнсе працоўвання гэтых машын непасрэдна ў вёску.

У раёнах зусім аслабла работа па калектывізацыі, па староньні шырокай думкі сярод сялянства навакол гэтага пытаньня. Некаторыя работнікі чакаюць вясны, каб тады толькі разгортваюць гэту працу.

Важнейшае мерапрыемства зрываецца Менскія заводы адгукнуліся на заклік аб зборы попелу

Саўгасы не забіраюць сабраны попел

У нас ужо шмат гаварылася і пісалася аб неабходнасці збору і захавання попелу і скарыстанні яго, як угнаення для нашых палёў.

Ванок гэтага пытаньня была мабілізавана ўвага нашай грамадзянскай, было паложана шмат намаганняў для ажыццяўлення гэтага важнага мерапрыемства.

Як-жа адвяслося да гэтае справы нашы менскія прадпрыемствы, якія зьбіраюць гэты попел і прымацаваны да іх саўгасы, якіх яго павінны забіраць.

Учора прадстаўнікі акраа і трэстаў правялі праверку таго, як захоўваецца і збіраецца попел на менскіх заводах.

Анавала, што заводы поўнасьцю выконваюць даныя ім дырэктывы аб зборы попелу. Попел збіраецца ў спецыяльных памішканні. Завод «Беларусь» конны дзень збірае 15 пудоў попелу, на заводзе «Варшавянка» ўжо назбірана звыш 100 пудоў. На заводзе «Пралетары», які ўжо не-налькі дзён таму назад перайшоў на драўляны апау, попел таксама акуратна збіраецца.

Чакаюць... вясны

ачысты збожжа, а аб ім нічога ня чуваць і невядома, будзе ён, ці не.

М.—ч.

Усе гэтыя зьдзелі робіцца на вачох старшні акрапрацельня саюзу сувязі тав. Бурдо, які працуе тут-жа на пошце, але чамусьці пра ўсё гэта маўчыць. Велас аб антысаміцік выпалах на пошце і памеснік загадка паштовай канторы, але і ён не нядае гэтым агідным фактам значэння.

Выключэнне з саюзу за антысаміцізм

БОРША. (Наш кар.). Акруговае канфарэнтнае саюзу ааргера паставіла выключыць з саюзу і зьявіць з работы прыбіральшчыцу гаспадыні Сядзіванаву і катэра канцальнага бухгалтэра, якія абівалячвалі ў антысаміцізм і худатство.

Бязбожнікі разгортваюць работу

БАРЫСАЎ. (Наш кар.). Нядаўна адбылася 1-я гарадская канфарэнтна таварыства бязбожнікаў, якая падатудзіла антырэлігійную працу за першую квару зімы.

Гарадакое таварыства бязбожнікаў налічвае 500 членаў, але ішчэ не на ўсіх заводах і фабрыках Барысаў як сьлед разгорнута антырэлігійная праца. Толькі некаторыя ячэйкі шырока разгруклі прапагандаўскую работу.

Ячэйка бязбожнікаў ст. Барысаў мае сваё насыценнае «Бязбожнік». Вядзецца антырэлігійная прапаганда сярод чырвонаармейскіх часцей гарнізону.

Канфарэнтна даручыла савету таварыства разгрукнуць сетку антырэлігійных школ, больш уцягваць у рады бязбожнікаў жанчын — хатні гаспадыні, асабліваю ўвагу зьвараць на дапамогу чырвонаармейскіх ячэйкам. Канфарэнтна абрала новы савет таварыства бязбожнікаў у складзе 20 чалавек.

Р. С.

Пуск новага заводу

БАБРУЙСК. (Наш кар.). Апошнімі днямі пушчан у Бабруйску новы леспільны завод, пабудаваны на месцы нядаўна агарэўшага заводу № 6 Лесбеду. Завод працуе ў дзьево зьмены.

Тэлефоны на вёсцы

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). У акрапляне абмяркоўваўся пяцігадовы плян тэлефанізацыі сельсаветаў. Пастаноўлена ў бягучым годзе праверсіць тэлефоны ў 29 сельсаветах Веткаўскага раёну. На гэта мерапрыемства будзе затрачана да 60 тысяч рублёў. У 1929-30 годзе будуць праведзены тэлефоны на сельсаветах Брагінскага, Камарынскага і Хойніцкага раёнаў. Поўная тэлефанізацыя акругі будзе закончана ў 1932-33 годзе.

Адусюль

Загадчык крамы Мазырскага камунальнага трэсту Вінік растрэціў 3.000 руб. Вінік ужо раз судзіўся за растрату ў ЦРК, але ня глядзячы на гэта, Мазырскі камунтрест давяраў яму аддаваць работу ў сваіх прадпрыемствах.

УВАЖЛІВА ЎЛІЧВАЦЬ ПРАПААНОВЫ РАБОЧЫХ

Выбары на транспарце ТАВ. ГАЛАДЗЕД—на справаздачным сходзе чыгуначнікаў (Ст. Менск-пасажырская)

Станцыя Менск-пасажырская. Справаздачны сход рабочых майстэрняў дробнага рамонтнага вагонаў, аддзелу руху і сцяжы.

Дакладчык прымішоў сьвачасова, а намы хлосці шысь сьняжыліся.

Сход пачаўся маўняй на ідэі, чым належала.

У дакладі аб працы Майстэрства за год выступіў т. Галадзед, які падрабязна сьмяіўся на пасажных калінах рабочых савету.

Супраць рабілі дэпутаты т. Валістоўч, які працаваў у сьвіжым аэро-вы здароўя, тав. Расіскі—ад сьвіжым працы і тав. Білашчыц—аб рабочым камунальнай сьвіжым.

У спрэчках выступіла каля 10 чалавек.

Выступаўшы таварыш заварылі, што гарсавету треба зьвярнуць больш увагі на бытавыя ўмовы жыцьця Чыронай арміі і жэліцы. Кепскі брук перашкоджае прайсьці да руху аўтобусаў.

Слаба выконвае гарсавет наказ аб зачыненні мінулы на акраінах іор-раду.

Траба палепшыць якасьць хлеба, што выпівае хлебазагод.

Сакітны чалавек за становішчам



Рабочая брыгада Жлобінскага вузла чыгункі ў вёсцы

Далёка нездавальняючыя вынікі Як прайшла справаздачная кампанія Барысаўскага гарсавету 60 проц. яўкі выбаршчыкаў. — Дрэнная яўка ўтрыманцаў. — Мясцовыя арганізацыі не правалі работы з жонкамі рабочых. — 358 выступленьняў на данладах

Справаздачная кампанія Барысаўскага гарсавету скончана. Можна ўжо падвесьці вынікі.

Сярэдні працэнт яўкі на справаздачных сходах—каля 60. Прычым, аналіз яўкі яскрава сьведчыць і сьпярцівае аб слабых участках працы. Рабочыя і служачыя больш будных прадпрыемстваў зьявіліся

на 83 проц., а іх утрыманца—на 60 проц.

Рабочыя і служачыя вытворчых сьветаў, якія аб'яднаў раскладань невяду, якія прадпрыемствам як будаўнікі, гарбары, транспартнікі, харчавікі і г. д. зьявіліся ў ліку 67 проц., а іх утрыманцаў усяго 19 проц. (1). Члены нявытворчых сьветаў, як сьветнікі і гандлёвыя служачыя, асьветнікі, мэдыцынскія і інш., зьявіліся ў ліку 70 проц., а іх утрыманцаў—24,5 проц. (1). Цікава, што на пасажных сьветах (прадмастацтва, асьветнікі), ні адзін з утрыманцаў не зьявіўся на справаздачку гарсавету. Дрэнна зьбіраліся чырвонаярмейцы—усяго 65 проц. складу—і ўсім дрэнная яўка саматужнікаў і неарганізаванага ў саюзны насельніцтва—усяго 34 проц.

сакрэй гарсавету і пасажных дэпутатаў.—у гэты год прылігала самую вялікую увагу працоўных.

Неабходна добра ўлічыць крытыку, заўвагі і прапановы, унесеныя рабочымі. Неабходна на падставе прапаноў рабочых пабудаваць плян працы гарсавету.

Я. СІРЦІ.

Чакаюць каля мора пагоды Прафарганізацый саюзі савецкіх служачых пры- наюць слабы ўдзел у выбарах у саветы

Правільным ЦД саюзу савецкіх і гандлёвых служачых абгаварваў шытаньне аб узале саюзу ў справаздачна-выбарчай кампаніі саветаў. Правільным прызнаў, што рад мясцовых арганізацый саюзу прымаў слабы ўдзел у выбарах і наўважліва аднёсься да гэтай важнейшай палітычнай кампаніі.

Мала што зрабілі і прадстаўнікі цэнтральнага праўленьня, якія выяжджалі ў Віцебскую, Бабруйскую і Магілёўскую акругі.

Прэзыдыум Ц.П. указаву старшым Магілёўскага, Віцебскага, Бабруйскага і Полацкага акраднаўчэньняў, а таксама старшым Пухавіцкага, Вульзэнскага і Смалавіцкага райкомаў на недапушчальную бяздзейнасьць у адносінах да выбарчай кампаніі.

Усім аддзяленьням саюзу прапанавана сьвачасова паведамляць ЦД аб падрыхтоўчых мерапрыемствах да выбараў.

Новы склад гарсаветаў (У цэнтральнай выбарчай камісіі)

Цэнтральная выбарчая камісія працавала даныя аб ходзе выбараў у саветы неаргуговых гарадоў. Пераабраны і гарадзкіх саветаў. На выбары зьявіліся 69 проц. выбаршчыкаў. (У пазьняці годзе—62,4 проц.). Абрана ў гарсаветы 535 членаў, з іх 129 жанчыны—22,1 проц. у 1926-27 г.

ліч жанчыны ў гарсаветах складаў 12,7 проц.

З новых членаў гарсаветаў 43,9 проц. камуністы і камсамольцы.

У гарсаветах прадстаўлены ўсе нацыянальнасьці БССР: 60,3 проц. беларусаў, 27,4 проц. яўраў, 13,5 проц. расійцаў, палішоў, латышоў і іншых.

Як з'эканоміць мільёны

Колькі каштуе скурпрамысловасьці галавацянства і безгаспадарчасьць

(Пытаньне аб зьніжэньні сьбекошту на ўсёбеларускай вытворчай канфэрэнцыі гарбароў)

УВАСКРАСІЦЬ МЕРТВЫХ!

Некалькі лічбы апарашылі дэлегатаў, нібы ўдар збоухом на галаве. Такаж уліку мела лічба ў 300.000 руб. названая тав. Кролем у сваім дакладзе, якія можна лёгка атрымаць, толькі ўрэгуляваўшы пытаньне аб мёртвых жансках і забесьпячэньні прадпрыемстваў матар'яламі. Што мы маем цяпер? На складах скурпрадпрыемстваў ляжыць на сотні тысяч рублёў каштоўны матар'ялаў, хаваючы іх і страбуюць каштоўны бытавы сумы.

На складах гарбарні «Вальшавік», лаводзе залым тав. Бандарчука, ёсьць матар'ялы, якія ляжыць ўжо 6 год і ні заст. складам, ці майстры доўга на ведалі, навошта іх купілі. Потым з данамогу лавбараторыі высьветлілі, што «невядомы» матар'ял—тлупці і фарбы—годныя да спажываньня.

КАПІТАЛ У ЗАПАСАХ

На словах тав. Кіршаньбіма, на Магілёўскай гарбарні таксама ёсьць вялікія запасы матар'ялаў. Потым, Валістаўч задала да аднаго гарбарні

СУМНЫЯ «АНЭКДОТЫ»

Некалькі проста анекдатычных фактаў расказаў дэлегат з галіны работ у аддзеле забесьпячэньня Скуртрэсту.

На гомельскай гарбарні раптам прыбывае вагон экстракту. Пытаюць—што прасіў? Ніхто не прасіў. І аэ-вод пасылае экстракт назад (тав. Фрэнкель).

На віцебскай гарбарні скончыўся запас бісульфіту (прымяшэвца да дубільнага экстракту для больш хуткага распусканьня яго). Завод бандардыруе трэст тэлеграмамі—не даямагае. Бісульфіт купляецца на ўсё, як лякарства. Нарэшце, завод спыняецца. Бісульфіту ўсё няма. Убачыў тэхнік Мажарыці, што справа дрэнная, узяў ды вынайшоў спосаб распусканьня экстракту без бісульфіту. Калі аб гэтым паведамілі ў трэст, алошні... выслаў паўтара-тысячны запас бісульфіту (тав. Буе-віч).

Яшчэ прыклад. З Калінінкіча орава Магілёў пасылаюць кару ў Гомель. У Гомелі кары няма куды дзець, і вагоны накіроўваюцца назад.

Значыць, треба ўжыць рашучыя меры, каб аддзел забесьпячэньня змагніць.

ПАЧЭСНАЕ МЕСЦА УТЫЛІЗАЦЫІ!

Яшчэ адна крыніца эканоміі, гэта—ўтылізацыя скураных і абутковых адходаў. Сьвет-тое ў гэтай галіне робіцца, але на ўсё.

Практыка ўтылізацыі «сьпілкі» (ніжня частка раждвоенай скуркі) аказалася вельмі ўдалай. Са «сьпілкі» робяць «наклеякі» ці замшу, якая цэніцца ў 4 разы даражэй «сьпілкі».

Але ні сярод працаўнікоў трэсту, ці сярод працаўнікоў прадпрыемстваў няма належнае ўвагі да ўтылізацыі адходаў.

На гомельскай гарбарні накірава-ся да 2.000 «сьпілак». Што-ж робіць завод? Скурсындыкату не прадае і сам не скарыстоўвае (тав. Кроль).

На магілёўскай гарбарні—другая карына. Са «сьпілак» зрабілі на-клеякі, паведамілі аб гэтым у трэст. Але з трэсту ні слуху, ні духу. За-вод працягвае продаж «сьпілкі» за паўпаны (т. Альтшулер).

Трэст не падтрымлівае ініцыятыву заводаў. Практыка ўтылізацыі адкі-

Гэтыя лічбы сьведчаць аб тым, што надта дрэнна пастаўлена праца сярод жанчыны, сярод жонак рабочых і служачых, асабліва ў сьветах будаўнікоў, асьветнікаў, транспартнікаў і інш.

Гэтыя лічбы сьведчаць аб тым, што многія прафсаюзы і парт'яцэйкі ня досыць уважліва адносіліся да гэтай важнейшай палітычнай кампаніі.

Практыка паказала, што вельмі цяжка склікаць асобныя сходы ўтрыманцаў. Намочаны на горадзе а-за няяўкі ўдзельнікаў. Цяжка ўдалася практыка арганізацыі сходаў на роднай мове насельніцтва для нацменьшасьцяў. Яўрэйскія сходы вылікалі вялікую актыўнасьць прысутных і прайшлі з вялікім посьпехам. Наглядалася надта вялікая актыўнасьць працоўных у спрэчках на справаздачках. У спрэчках выступіла 368 чал., з іх 61 жанчына. На справаздачках задана 978 пытаньняў.

Двухтыднёвік ашчаднасьці павінен даць рашучы пералом у разьвіцьці ашчаднай справы сярод сялянства

Завярбуем 66.000 новых укладчыкаў

15 ЛЮТЯГА ПЛЫЧАЕЦЦА ДВУХТЫДНЁВІК АШЧАДНАСЬЦІ

Уважэньне вольных сродкаў на сельніцтва ў сацыялістычнае будаўніцтва краіны зьяўляецца адной з найбольш актуальных задач, якія стаяць перад намі.

Дзяржаўныя пазыкі, што былі выпушчаны, у прыватнасьці 2-я пазыка індустрыялізацыі, рэалізацыя на сельніцтва. Горш стаяць справы насельніцтва. Тр-ба канстатаваць, што праца іх праходзіць вельмі слаба, асабліва на вёсцы. Гэта вылікае неабходнасьць правядзеньня двухтыднёвіка ашчаднасьці. Двухтыднёвік будзе праводзіцца ў агульна-саюзным ма-штабе.

У нас ва Беларусі гэты двух-тыднёвік будзе праведзён у перыяд часу між 15-м лютым і 15 сака-віка.

Якія практычныя мэты гэтай кампаніі ў нас, у БССР? За час кампаніі, г. зн. да 1 красавіка, треба завербаваць 66.000 новых укладчыкаў ашчадных кас з 2.590.000 рубл. новых укладаў.

Асабліва треба дабіцца рашучага пералому ў разьвіцьці ашчаднай справы сярод сялянскага насельніцтва, дзе справа стаяць ашча-дніца ў агульна-саюзным ма-

Як менская акруговая кантора сувязі „рыхтуецца“ да двухтыднёвіка ашчаднасьці

Зараз мы шмат увагі аддаем ўзмацэньню ашчаднай справы. Аб гэтым дастаткова гаворыць такі факт, як правядзеньне па ўсім Са-юзе двухтыднёвіка ашчаднасьці.

Зразумела, што ў першую чар-гу, пачаў з шырокай даламогай

ашчаднасьці і прыняцьці самых ра-шучых мер да ўзмацэньня працы папштых кас маюцца, акрамя ды-рэктву па лініі вышэйшых кірую-чых органаў, катэгарычныя распар-яджэньні народлага камісара пошт і тэлеграфу і Беларускае акругі сувязі.

гальтэрыю для выкананьня. Зразумела, што бухгалтэрыя пошты, якая зьяўляецца чыста тэх-нічным апаратам і мае дачыненні толькі з рахунакмі, нічога ў галіне падрыхтоўкі гэтай важнай палітычнай кампаніі ня можа зра-біць.

Тэра адносіны да кампаніі, ужо

Частка кары захоўваецца ў складах, а якая завод плаціць арэнду, рэнта кары лямпы проста ў полі, уначы ахоўваецца вартаўнікамі, а ўдзельнік раскардавацца на апалявакочным паселішчам. Акрамя таго, кара апалявакочыцца на адкрытым наветры, траціць асноўныя свае якасці.

На гэтай-жа гарбарні боць заплаваду на 2 гады з лішнім (тав. Буе-віч). Навошта такі запас? Досыць было-б заготовіць на год, а астатнюю суму грошай, выдаткаваную на лішні запас апаля, пусціць у вытворчы капітал.

На фабрыцы абутку «Прада» ў Гомелі лямпы ўжо 6 месяцаў запас годнага картону і г. д.

Гомельская фабрыка абутку выпускае боты. А ёй прысылаюць хром для дробнай вытворчасці (туфлі, дзіцячы бачкі і г. д.). У выніку з 1.000 фут. хрому выкройваецца ня 150 пар ботаў, а толькі 35 пар, рэшта ідзе на дзіцячы бачкі, у алкіды (т. Хайнін). Ці для ботаў фабрыцы патрэбна цяжкая падшыва, прысылаюць лёгкую, тонкую. А на менскіх фабрыках, якім патрэбна лёгкая падшыва, ужываюць цяжкую (тав. Раўзін). Добра яшчэ, што працаўнікі трэсту адчуваюць свае слабыя месцы. У сваім дакладзе тав. Кроль адкрыта прызнаў, што аддзел забеспячэння трэсту «да гэтага часу застаецца слабым».

Адным словам, сотні тысяч рублёў ваялюцца проста пад нагамі, выкідаюцца ў смяццзёвыя ямы, знішчаюцца. Калі-ж выходзіць з неабходнасці знізіць сабекошт прадукцыі ва што-б там ні стала, дык і вышэй-паданыя крыніцы эканоміі могуць даць скурпрымагасць тым мільёны, патрэбныя ён для капітальнага будаўніцтва.

Пытанні працы кашэрацыі, школы, клубу, лекавых устаноў, барацьбы з шынкарствам, беспрацоўем, працы ўзнімалася пытаньне аб пабудове новай лазні.

Менгарсавет — перад выбаршчыкамі
Хроніка справаздачнай кампаніі

— На справаздачным сходзе рабочых будаўнікоў Гандальстрою выступіла 13 чалавек. Перадвыбаві гарсавету пашырэння кватэрнае кашэрацыйнае будаўніцтва, закрыцц п'юва і крамы Цэнтрасьпіргу, вылучыць рабочым на адказную работу, умацаваць мізійна-пасты на заправад.

— На сходзе хатніх работніц, якіх аб'яднае мясцом № 1, зьявілася 90 пр. выбаршчыц. Выступіла 14 чад. У якасці работніц прапаноўваць: напрык перадаць аддзел для жанчын-агітацый, пашырэння работу амбулаторыі.

— 110 запытаньняў было залана дакладчыку на сходзе калектыву НКУ. Служачыя цікавіліся работай амбулаторыі, жылдзёвым будаўніцтвам, пытаньнямі рабочых забеспячэння. Шмат гаварылі аб лабрамыце горалу. Праўдзеньне камбу свеціць і ганцлявых служачых, дзе аб'яваўся скор, не накірэвалася апалявакоч, і вельмі цяжка было в-ва холоду высядзець да канца.

— На справаздачным сходзе рабочых будаўнікоў Гандальстрою выступіла 13 чалавек. Перадвыбаві гарсавету пашырэння кватэрнае кашэрацыйнае будаўніцтва, закрыцц п'юва і крамы Цэнтрасьпіргу, вылучыць рабочым на адказную работу, умацаваць мізійна-пасты на заправад.

2.000.000 ПРАТЭРМІНАВАННЫХ ПАЗЫК

Ня крэдытная сыстэма, а „сабезаўшчына“ За цэвэрную крэдытную дысцыпліну ў нізавой сетцы

Адным з самых буйных фактараў, які мае ўплыў на ўздым і перабудову сельскай гаспадаркі нашай краіны зьяўляецца сыстэма с.-г. крэдыту, праз якую кожны год накіроўваецца ў вёску значныя сумы грошавых сродкаў на крэдытавальныя розныя галіны сельскай гаспадаркі. Таму ад добра пастаўленай працы сыстэмы с.-г. крэдыту залежыць больш шпаркі ўздым сельскай гаспадаркі.

Да гэтага часу ў гэтай галіне мы мелі шмат каштоўных дасягненняў, але побач з разгортаваннем крэдытнай працы ў вёсцы, сталі заўважвацца і такія балючыя месцы, якія выклікаюць некаторую трывогу за далейшую працу гэтай сыстэмы.

Адным з галоўнейшых недахопаў зьяўляецца грубае парушэнне пазычальнікамі крэдытнай дысцыпліны, а ад гэтага мы маем вялікія сумы пратэрмінаваных пазык, «сабезаўшчыну» і заняпад крэдытнай працы ў нізавой сетцы.

Аб тым, як няўважліва пазычальнікі адносіцца да пагаднёных пазык у тэрмін, найбольш сведчаць наступныя лічбы. Напрыклад, на 1-е кастрычніка 1926 г. было пратэрмінаваных пазык па ўсёй сыстэме БССР 455.000 руб., на 1-е кастрычніка 1927 г.—827.000 руб., на 1-е студзеня 1928 г.—1.319.000 руб., а на цяперашні час маецца 2.000.000 руб.

Гэта хвароба ахапіла ўсю сыстэму і стварае нагараючае становішча. І ў той-жа час мы бачым, што крэдытныя таварыствы займаюцца ўсім, чым хочаць, але толькі не крэдытнай працай, не спяганьнем пратэрмінаваных пазык.

Апрача гэтага мы маем і такія зьявішчы, калі крэдытныя таварыствы для ліквідацыі пратэрміна-

ваных пазык ужываюць самы лёгкі шлях—проста адтэрміноўваюць, або перапісваюць пазыкі. Белкаапсаюз дадумаўся яшчэ да такой рэчы: ён ставіць пытаньне, каб адтэрмінаваць пазыкі агулам усім калгасам.

Бязумоўна, пры такім падыходзе да працы няма чаго і гаварыць аб ліквідацыі пратэрмінаваных і 2 мільёны рублёў будзь вырваны са звароту.

Другое хворое зьявішча гэта моманты «сабезаўшчыны», якія разбураюць крэдытную дысцыпліну і ў апошні час маюць тэндэнцыю да пашырэння. Характэрным паказчыкам гэтага «сабезаўшчыны» зьяўляецца Валынцкае крэдытнае таварыства (Полацкай акругі), дзе фактычна ўжо не таварыства вызначае пазыкі, а сельсавет. Па атрыманні грошай таварыства наведваюць сельсавет, а апошні размяркоўвае пазыкі.

Таварыства-ж потым толькі афармляе выдачу. Гэтым праўдзеньне таварыства як-бы знімае з сабе адказнасць за сацыяльны напрымак крэдыту, але-ж гэта ёсць нішто іншае, як перадача крэдытных функцый сельсавету і ўтварэнне «сабезаўскага» парадку раздачы крэдытных сродкаў.

А вось яшчэ прыклад: селянін Вязіўскі (Магілёўская акруга) бярэ ў Шклоўскім таварыстве пазыку ў 54 руб., не варочае яе ў тэрмін і, ня глядзячы на гэта, Хвамчаўскае крэдытнае таварыства выдае яму новых 100 руб., з якіх ён накрывае пратэрмінаваныя 54 р., а 36 руб. прадае.

Дзе-ж тут крэдытная дысцыпліна. Гэта-ж чысцейшая «сабезаўшчына». А калі па Магілёўскай акрузе правярылі скарыстаньне пазык, дык з 1.074 правяраных гас-

падарак 256 не скарысталі пазык па прызначэнні і большасць іх праелі.

Вось чаму справе ўстаўленьня крэдытнай дысцыпліны ў сыстэме с.-г. крэдыту трэба аддаць больш увагі. Пры сучасным-жа становішчы мы будзем ісьці да заняпаду, і гутаркі нашы аб мабілізацыі сродкаў будучь пустой гаворкай, бо што будзе значыць мільён укладаў пры двух мільёнах пратэрмінаваных.

С. ГРЫШКЕВІЧ.

Сяляне яшчэ мала ведаюць аб дзяржпазыках З тыраж сялянскае пазыкі у Магілеве і Клімавічах

З 7 па 14 лютага ў Магілёўскай акрузе, у мяст. Клімавічах і ў г. Магілеве абудзецца 3 тыраж выбіраў на 11 і 48 сарнях пазыкі ўзмацнення сельскае гаспадаркі.

Правдзеньне растлумачальна-папулярызавальнай працы, прысьвечанай як тыражу, так і асабліва дзяржкрэдыту, набылае важнае значэнне, бо сяляне яшчэ слаба ведаюць, а то і зусім ня ведаюць таго, што такое пазыка, што яна дае трымальніку або дзяржаве. А што гэта сапраўды так, відаць хаця-б з таго, што па пазыцы ўзмацнення сельскае гаспадаркі наглядаецца прыцём аблігацый і заклад да забеспячэння пазычав. Апрача таго шмат часовых пасьвечаньняў, пад якія вытваралася рэалізацыя гэтае пазыкі, не абмовены яшчэ да гэтага часу, хаця ўжо абываецца 3-ці тыраж выбіраў. Гэтыя факты зскрава ка-

жуць за тое, што сялянства слаба інфармавана аб умовах пазыкі. Яно лічыць, што аблігацыя зму нічога карыснага не дае, а тыя грошы, якія ён патраціў на куплю аблігацый, усё роўна прапалі дарма.

Мала гэтага, мы маем цэлы рад выпадкаў, калі сялянства зусім не інфармавана як аб умовах пазыкі, так і аб выбірахах. Напрыклад, 28 студзеня ў дзяржбанк зайшоў селянін з тым, каб заплаціць сельгаспадарак. У яго была аблігацыя ўзмацнення сялянскае гаспадаркі на 2 руб. 50 кап. Гэты селянін патрабаваў, каб аблігацыя была прынята ў выплату сельгаспадарку ў той час, калі аблігацыі гэтае пазыкі будучь прымацца, воладу за коўну аб яе выпуску, толькі з ліпеня м-ца 1929 г. Калі яму аб гэтым казалі, ён пачаў крычаць, што «вы нас абманяеце» і г. д. На правярыць гэтае аблігацыі па тыражвых табліцах выбіраў вы-

явілася, што на яе якраз выпай выбіраў, аб чым селянін таксама нічога ня ведаў. Вось гэтыя маленькія прыклады сведчаць аб тым, што працоўнае насельніцтва і асабліва сялянства ў справе дзяржкрэдыту зусім няпільнае. Папулярызавальна-растлумачальная праца, як відаць з гэтага, амаль што не праводзіцца, а калі і праводзіцца, дык толькі ў часе правадзеньня кампаніі рэалізацыі.

Правдзеньне пясобных кампаній па распаўсюджваньні пазык далёка недастатковае. Дабіцца сталы вываікаў можна толькі шляхам працяглай увартаі і сыстэматычнай работы. Валікая і важная работа па абслугоўваньні трымальнікаў пазыкі, і асабліва трымальнікаў-сялян, павінна выконвацца ня толькі фінорганамі і крэдытнымі ўстановамі, але і крэдытнымі с.-г. таварыствамі, ашчаднымі касамі, паштовымі ўстановамі і інш. Пры

тым гэта праца не павінна разглядацца, як рабочая і владатлівая нагрузка, а як праца пастаянная і важная.

Для штодзённага абслугоўваньня трымальнікаў, па нашай думцы, зьяўляецца неабходным і мэтагодным часовым камісіі пры прадрпрыемствах і ўстановах зрабіць пастаяннымі. Пры клубах, чырвоных кутках, хатах-чытальнях, і інш. культурна-асветных установах арганізаваць куткі дзяржпазык і ашчаднае справы. Фінорганы і крэдытныя ўстановы павінны забісьпечыць гэтыя куткі неабходнай колькасцю справаздачнай і агітацыйнай літаратуры. Вельмі важна дава і мэтаголна ўстаўленьне спецыяльнага дзяжурства ў гэтых кутках у параку грамадзкай вагу і асоб, знаёмых з дзяржпазыкамі, які-б маглі даць аднаведныя даведкі аб дзяржпазыках трымальнікам аблігацый. Рабцэвіч.

аправадзеньня, загалічч неўскай акруговай п.-т. кавторы тав. Тачко палажыў на іх рэвалюцыю: «у бух-Граду. Падоўскі.

Бюджэтная „дысцыпліна“ ў Наркамфіне

Асноўныя прынцыпы гаспадарнасці парушаліся (Агляд 20%-га скарачэння адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў)

Управа Дзяржфінкантролю завачае праверку скарачэння адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў за 1927-28 год па ўстановах, якія знаходзіцца на дзяржаўным і мясцовых бюджэтах. Цікава прагледзець, як былі зніжаны выдаткі ў Наркамфіне і яго мясцовых органах—акруговых ф. аддзелах.

Адм. кіраўн. выдаткі па ўсім каштарысе НКФ па 1927-28 г. былі вызначаны на 413.000 руб. або на 23,7 проц. менш, чым у мінулым годзе. Калі-ж крыніца пад увагу, што ў 1927-28 г. касавы апарат быў перададзены Дзяржбанку, а ў 1926-27 г. ён утрымліваўся Наркамфінам—каштарыс дае зніжаны на 20 проц.

Скарачэнне выдаткаў было дасягнута шляхам рацыяналізацыі і спрашчэння структуры апарату. Штат па цэнтральным апарце быў скарачаны на 97 адзінак, або на 40 проц., па мясцовых органах—на 556 адзінак, або на 41 проц. Рацыяналізацыя сыстэмы рахункаводства і справаздачнасці, а таксама правільная пастапоўна нарыхтоўчых апераций, кніг, блянкаў—далі эканомію па гэтым відзе выдаткаў каля 25 000 руб.

Шляхам упарадкавання камандыровак зніжаны выдаткі па цэнтральным апарце на 26 проц. Адназначчы гэтыя дасягненні ра-

віжыныя матар'ялы адначасова сведчаць, што фінорганы, якія ад усіх устаноў патрабуюць бюджэтной дысцыпліны, самі парушалі асноўныя прынцыпы гаспадарнасці, а таксама аймаюць камандыроўкі працаўнікоў акрфа ў Наркамфін па справах бюджэту і для «высвятленьня пытаньняў»... Так Бабруйскі акрфа было аплачана за год такіх 37 камандыровак.

Зварачае на сабе увагу несвачасовае адзавальненне акрфа аперацийнымі кнігамі і блянкамі як з боку НКФ Саюзу, так і НКФ БССР, у выніку чаго несвачасова праводзіцца падатковыя кампаніі, ствараецца перагрузка апарату, адсюль звышнормальная праца і г. д. Цікавы прыклад. На распрацоўку матар'ялаў па падатковай статыстыцы было выдаткавана каля 5 000 руб., але ў зьвязку з тым, што распрацаваныя формы былі прысланы з Наркамфіну Саюзу са спазьненнем амаль што на год, а некаторыя формы і да гэтага часу ня

прысланы—ніякага практычнага выніку ў гэтай працы ня маецца і грошы ў суме 5.000 руб. выдаткаваны нямаэтагодна.

Дрэна абстаіць справа ў Наркамфіне са спяганьнем кватэрнай платы з працаўнікоў, пражываючых у доме НКФ. Пясобныя працаўнікі ня плацяць грошай за кватэру, за сьвятло і ваду на працягу 9-10 месяцаў. Не спяганяюцца таксама грошы за праданы працаўніком інвэнтар. Ёсць апалячаныя каля 700 руб.

У Віцебскім акрфа ў зьвязку з скарачэннем апарату застаўся непатрэбны інвэнтар на 1.500 руб., які да гэтага часу не ліквідаваны, ня глядзячы на прапановы фінкантролю, і аналозіцца ў карыстанні працаўнікоў і нават у прыватных асоб. Значная колькасць інвэнтару знаходзіцца таксама ў карыстанні працаўнікоў цэнтральнага апарату.

Па Віцебскім і Магнрскім акрфа да гэтага часу не апраўданы авансы выданыя РКК на вучот аб'ектаў абладаньня на суму 6.500 р. Фонды, што ёсць у акрфа, па ліквідацыі пядоімак і на вываз маемасці ў значнай частцы выдаткоўваліся на зьезды, гаспадарчыя патрэбы, канц. прылады і інш. Так Менскі і Бабруйскі акрфа каля 50 проц. усіх маўчыхся спец. сродкаў выдаткаваў на адм.-гаспадарчыя патрэбы.

Выдаваліся ўзнагароды адказным працаўніком (інструктарам, інспэктарам) за працу па ліквідацыі пядоімак у той час, калі гэтая работа ўваходзіла ў іх простыя абавязкі. Такіх узнагарод Менскі і Бабруйскі акрфа выдалі каля 1.000 руб. Магнрскі акрфа нават за кошт гэтага фонду аплачваў запавячаныя працаўнікоў па крэдытаваньні ЦРК. Пясобныя акрыканкомы (Віцебскі, Менскі, Гомельскі) выдавалі акрфа дацаты з запавячанага фонду на павялічаныя зарплаты, на аем звышштатных працаўнікоў і інш. і тым парушалася ўстаўленая дзяржнорманьнем тарыфікацыя. Так Гомельскім акрфа было выдаткавана з гэтых сродкаў звыш каштарысу 6.200 руб.

Выдавалася ўзнагарода працаўніком за складаньне мясцовага бюджэту, прычым, па Менскім акрфа гэтыя ўзнагароды даходзілі да 350 руб. (аднаму працаўніку).

Выдаткоўваліся на адм.-гаспадарчыя патрэбы грошы, падлягаючыя зьладу ў даход скарбу—так Віцебскі і Гомельскі акрфа—1.400 руб., атрыманья ад продажы маемасці, выдаткоўвалі на гаспадарчыя патрэбы.

Пясобныя акрфа лічылі «сваім абавязкам» скарыстаць усе сродкі і замест зьладу астаць у прыбытак скарбу, залічалі іх на блгучыя рахункі і скарыстоўвалі на патрэбы ноната году (Бабруйск—2.500 р., Полацк—1.000 руб., Віцебск—1.000 руб.).

Калі прыняць пад увагу звышпаказаныя пазычаныя з пазабюджэтных сродкаў у суме каля 30.000 руб.—фактычныя выдаткі даюць зніжаны толькі на 18,5 проц. Дзядзюшка.

Прыклад рабочай салідарнасці

Пажар на віцебскай гарбарні пакінуў без працы 60 рабочых. Рабочыя менскай гарбарні «Бальшавік», жадаючы дапамагчы рабочым віцебскай гарбарні, настаялі пайсці зараз, зімою, у водпуск і запрасіць рабочых згарэўшай гарбарні ў Менск на іх месца. Тым самым віцебскія рабочыя атрымаюць магчымасць працаваць 2-3 тыдні ў часе рамонту сваёй гарбарні. Сёння з Віцебску прылядае 35 чал. Гэты факт выяўляецца фактам вялікай пралетарскай салідарнасці нашых рабочых. Рабочыя заводу «Бальшавік» атрымалі ад віцебскіх рабочых ліст, у якім пішудь: «Мы, рабочыя віцебскай гарбарні, выказваем нашу пралетарскую, бальшавіцкую падзяку рабочым менскай гарбарні «Бальшавік» за іх

таварыскі, пралетарскі водгук да нас пасля таго, як згарэў наш завод... Наш віцебскі завод, які мы, старыя рабочыя, уласнымі рукамі пэглу за пеглай будавалі, згарэў. Але гэты няшчасны выпадак ні ў якім разе не падарвае нашага энтузіязму. Наш завод, дзякуючы кампартыі, саветскай уладзе, нашым прафесіянальным і грамадскім арганізацыям, албудоваецца і хутка будзе гатоў. Ваша дапамога, ваш пралетарскі водгук, ваш таварыскі падыход удівае ў нас яшчэ больш бадзёрнасці, яшчэ большае жаданне далей працягваць наша будаўніцтва»...

Рабочыя заводу «Бальшавік» падарылі таксама прадстаўніц віцебскім рабочым свае кватары.

Г. С.

Салідарнасць пралетарыяту непераможна

Рабочыя фабрыкі «Меншвай» шлюць прывітанне рабочым заводу «Бальшавік», якія праявілі сваю пралетарскую салідарнасць у адносінах іх таварышоў—рабочых згарэўшай у Віцебску гарбарні.

Лішні раз паказвае, што магучнае адзінства і салідарнасць пралетарыяту—непераможна. Няхай жывуць рабочыя чырванаштандартнае гарбарні «Бальшавік»! Няхай жыве адзінства пралетарыяту!

ФАБКОМ.

У БССР арганізуецца вытворчасць хэмічнай прадукцыі

Саматужная кааперацыя будзе вырабляць фармалін, ацэцін, сьпірытус з дрэва

Беларускі саюз саматужных таварыстваў у першыя прыступкі да вырацоўкі ў БССР раду хэмікатаў: фармаліну, ацэціну і сьпірытосу з дрэва.

Вытворчасць гэтых хэмічных прадуктаў вельмі слаба развіта ў БССР, наоул. На гледзчы на чэстковыя запасы іх з заграўніцы, гэтых хэмікаў усё-ж не хапае.

Для Беларусі вытворчасць хэмічных прадуктаў набывае асаблівае значэнне ў сувязі з тым, што сырцом для іх зьяўляюцца драўніна ліственных парод, якіх у нас шмат.

Для вывучэння гэтага вытворчасці беларускі саматужны саюз вагіраваў у Ніжагародскую губерню, дзе вырацоўваюць гэтыя хэмікаты, спецыяльнага прапаўніта.

Ужо прыступлена да арганізацыі хэмічнае вытворчасці. У розных масцох БССР абста-

леўваецца 100 катлоў для хэмічнай апрацоўкі драўніны. Гэтая колькасць катлоў дасць магчымасць апрацаваць каля 5.000 куб. саж. дроў у год.

З усяе гэтае колькасці дроў будзе з'абята 80.000 куб. саж. хэмічных прадуктаў 15.000 куб. саж. 50-градуснага драўнянага сьпірытосу.

У бліжэйшым годзе будзе абсталяваны спецыяльны перагоначны-ачышчальны завод коштам у 10.000 руб.

Хэмічная прамысловасць, якую арганізуе Белсаюз саматужнай кааперацыі, ахопіць пакуль што 120 пастаянных рабочых і 250 сезонных. Абсталяванне гэтага вытворчасці аб'ёмнаецца каля 80.000 р. Да загатоўкі дроў ужо прыступлена.

Патрэбныя катлы будуць зроблены саматужнымі арцеламі.

У прэзыдыуме Акрывікаюму

МЕНСК

Пашырэнне сярэдняй тэхнічнай асветы ў БССР

У Менску з наступнага году адкрываецца хэмічны тэхнікум.—Рэарганізуюцца Менскі і Віцебскі політэхнікумы

З прычыны таго, што на працягу бліжэйшага пяцігоддзя прадудзеджвацца значны недахват тэхнікаў-будаўнікоў, НКА прызначыла патрэбным напаліччы з наступнага і наступнага года прыём на будоўнічае аддзяленне Менскага політэхнікуму да 100 чалавек.

Прыём на дарожнае аддзяленне політэхнікуму таксама павялічваецца да 100 асоб.

У зьвязку з тым, што штогодняя патрэба БССР у цэпматэрыялах выдзіраецца толькі ў 11 чал., далейшае існаванне цэпматэрыяла аддзялення пры Віцебскім політэхнікуме прызначна неэканамічным. Замест мяр пры гэтым жа політэхнікуме адкрываецца механічнае аддзяленне на 70 асоб.

Ураўне, Наркамасветы паставіў рэарганізаваць хэмічнае аддзяленне Віцебскага політэхнікуму ў самастойны хэмічны тэхнікум і перавесці яго ў Менск. Штогодні прыём у тэхнікум вызначаецца ў 90 чалавек.

Адкрываецца будоўнічы ВНУ

На апошнім пасаджэньні калегіі Наркамасветы БССР абмяркоувалася пытанне аб падрыхтоўцы кваліфікаваных працаўнікоў па лініі будаўніцтва.

Прымаючы пад увагу недахоп у спецыялістаў па будаўніцтве і шпаркі рост будаўніцтва ў БССР, Наркамасветы прызваў патрэбным адкрыць вышэйшую тэхнічную навучальную ўстанову для падрыхтоўкі спецыялістаў па грамадзянскім і фабрычна-заводскім будаўніцтве.

„Звезда“ дапамагла

АБВЕШЧАНА ВЫМОВА старшынні Кружыцкага КСУ (Аршаншчына) т. Іучанка за несвабодны разгляд заявы інваліда тав. Шэдава. Сакратар РК КП(б)Б, як паведамляе Арш. РСІ, аб гэтай цяжэйшай на ведаў. Справа выкрыта заявай селяніна.

«НАСТАЎНІК—ХУЛІГАН» — так селькор назваў заметку ў нашай газеце пра настаўніка Каралява-Станскай школы (Астрашчына-Гарадзеньскі раён) Прановіча. Расьсьледваннем РВК заетка пацвердзілася. Прановіч зняты з працы і выключаны з членаў саюзу.

Новыя электрастанцыі ў Менскай акрузе

8 лютага распачынаецца праца на заслаўскім камбінаце, які складаецца з раённай электрастанцыі і млыну. Электрастанцыя будзе асвятляць мястэчка Заслаў і дзве бліжэйшыя вёскі.

У КАПЫЛІ скончана будова 3-х паярковага будынку камбінату, у які ўваходзіць электрастанцыя і млын. Электрастанцыя будзе асвятляць мястэчка, 3 каласы і саўгас. Пуск камбінату назначаны на 16-га сакавіка.

У Рудні, на раён Давігуно, скончана будова камбінату з электрастанцыяй, млыну, піліні і сукнаваці. Электрастанцыя будзе асвятляць м. Плесчаніцы і 4 бліжэйшыя вёскі.

У Зямбіне скончана будова і пущаны ў ход камбінат з электрастанцыяй, млыну, піліні і сукнаваці. Станцыя будзе асвятляць мястэчка і саўгас. У Вягомлі будавана электрастанцыя, якая будзе асвятляць мястэчка і саўгас. У Вягомлі будавана электрастанцыя, якая будзе асвятляць Вягомль.

Выплата выйгрышаў

Учора ў Дзяржбанку атлачана па 1 тыражы 2-е пазыкі індустрыялізамы 22 выйгрышы па 100 р. і 75—па 20 і 50 р.

Адзім чырвонаармеец прад'явіў адну пятую частку аблігацыі, на якую пай выйгрыш у 1.000 р.

У Галоўмай Ашчадкас за 5-ПІ выплачана па 11-й пазыцы індустрыялізамы 109 выйгрышаў, з якіх: 14 па 100 р., 2 па 250 р. і 93 па 20 руб., а ўсяго на суму 5.050 руб.

Перакваліфікацыя інжынэраў

НКА БССР пачае чыю арганізаваць 2-х месячныя курсы для павышэння кваліфікацыі інжынэра-тэхнічнага персоналу прамысловасці і выкладчыкаў прафтэхнічных устаноў.

Курсы разлічаны на 50 асоб. На іх утрыманне адпускаецца каля 10.000 рублёў. Арганізуюцца яны пры менскім політэхнікуме.

па пастаўлена дрэнна. Затое Велеш добры эксплэатар. Вартаўніца школы, цапрыкад, больш працуе на загодчыка і яго жонку, а калі яна часамі пацярэе скардзіцца, загодчык кажа: «можаш адмаўляцца, калі цяжка». Пастаўлена пытанне аб зьняцці Велеша з пасады загодчыка школы.

ЗА ПАПОЙКУ

І згубу албо зняты з пасады аб'есцік Кружыцкага асяціцтва (Аршаншчына) Грушэці. Справа выкрыта селькорскай заеткай: «Пачнем справу з аярхоўска». Акрамя гэтага Аршанскае РСІ даручыла акр. інспектару лясоў пасьведліць і прыцягнуць да адказнасці вінаватых у зьяўленні аб'есцічкі тав. Цалавалінава.

Аб'яднаньне менскіх вакза

На пабудову самалёту „Рабселькор“ і танку імя М. І. Ульянавай

Рэдкалегія насьценгазеты Белпертрэсту „Іскра“ адказвае на выклік насьценгазеты „Белдзяржінтлевец“ і ўносіць у фонд пабудовы самалёту „Рабселькор“ і танку імя „Ульянавай“ 24 р. 15 к., сабраныя сярод рабкораў і чытачоў Белпертрэсту і выклікае пасьледваць нашаму прыкладу рэдкалегію насьценгазеты шпалернай ф-кі, Белкапсамзэ і паярковай ф-кі „Гэрой Працы“ ў Добрушы.

Рэдкалегія насьценгазеты Белпертрэсту „Іскра“ адказвае на выклік насьценгазеты „Белдзяржінтлевец“ і ўносіць у фонд пабудовы самалёту „Рабселькор“ і танку імя „Ульянавай“ 24 р. 15 к., сабраныя сярод рабкораў і чытачоў Белпертрэсту і выклікае пасьледваць нашаму прыкладу рэдкалегію насьценгазеты шпалернай ф-кі, Белкапсамзэ і паярковай ф-кі „Гэрой Працы“ ў Добрушы.

ФАБЗАВУЧ ЗАМЕСТ БРЫГАД АДЧЫНЕНЬНЕ НОВЫХ ПРАФШКОЛ

Наркамасветы БССР абмеркаваў пытанне аб падрыхтоўцы ў БССР рабочых мэталістых і дрэваапрацоўшчыкаў ніжэйшай кваліфікацыі. У адносінах падрыхтоўкі мэталістых прызнана неабходным арганізаваць спецыяльную школу з аднагодвым курсам навучаньня. Гэта школа будзе выпускаць трактарыстых. Штогодні прыём у школу—400 чалавек. У школу будуць галоўным чынам прымацца сьлесары, якія скончылі курсы ЦІФ.

НКА змайшоў, што формы брыгаднага і асабліва індывідуальнага вучнёўства—не здавальняюць сагрэб у рабочай сіле. З гэтае прычыны яны павінны быць заменены шэрамі фабрычна-заводскага вучнёўства. На тых заводах, дзе ў брыгадах навучаюцца ня менш 50 асоб, павінны быць адкрыты школы фабрычна-заводскага вучнёўства.

Што датычыць падрыхтоўкі рабочых дрэваапрацоўшчыкаў, паставілена адкрыць у БССР яшчэ адну школу дрэваапрацоўшчыкаў, навуцальна-практычна-наглядны майстэрні для падрыхтоўкі бандароў і 3 навучальна-практычна-наглядны майстэрні для падрыхтоўкі сталмахаў.

АКРПРАКУРАТУРА ПАВЕДАМЛЯЕ,

што кулацкі старшыня камуны «Зара» (Аршаншчына) Мінін зняты з пасады старшыні і выключаны са складу камуны. Справа выкрыта заеткай селькора: «Нулані кіруюць камунай», зьмешчана ў «Звяздзе» № 279.

«МЫ ЛЮДЗІ ЦЭНТРАЛІЗАВАНЫЯ»

— Так называўся допіс у «Звяздзе» (№ 281). Назва допісу ўзята з «дырэктывы» кіраўніка заходняй канторы Нафтасындкату (Смаленск) тав. Ладнёва, якую ён даў беларускім аддзяленьням сындкату, каб яны ўстрымаліся ад беларусізацыі. Расьсьледваньнем допіс публікацыі пацвердзіўся. Па справе парталегія ЦК КП(б)Б вынесла наступную пастанову:

Менск без пунктуальнага часу

Калі перастаюць «падгульваць» менскія гадзіннікі

Нядаўна у «Звяздзе» была вымешчана заетка пад загалоўкам «Гарадзкі гадзіннік падгульвае». Спецыяльным майстар гэтага гадзінніка тав. Варанкевіч дастаў у рэдакцыю ліст, у якім ён ня толькі сьцьвярджае «падгульванне» гарадзкога гадзінніка, што няправільна паказвае час на 7-10 хв., але вышляе цікавыя даныя ваогул аб нашым менскім часе.

Аказваецца, гарадзкога гадзінніка няма дзе правярць, таму ён пароў няправільна паказвае час. На Менскай пошце гадзіннікі таксама «падгульваюць». Калі аднойчы Варанкевіч хацеў правярць гарадзкі гадзіннік на гадзінніках

Менскага тэлеграфу, дык аказалася, што апошні ідуць няправільна.

«Падгульваюць» гадзіннікі Менскае пошты, падгульвае гарадзкі гадзіннік, падгульваюць і гадзінніквыя майстры, кажа тав. Варанкевіч у сваім лісьце.

Вывад: трэба менскім тэлеграфістам болей уважліва зачыць за правільным ходам сваіх гадзіннікаў і дакладна зьвараць іх з наскоўскім часам, а адміністрацыі пошты даць дэпол майстру гарадзкога гадзінніка на увахот у апаратуру менскага тэлеграфу для перагляднай зьверкі гадзінніка.

Прамтавары для беларускай кааперацыі

Замежная мануфактура Наркамгандлю СССР выдзілаў для беларускай кааперацыі замежнай сумоннай мануфактуры на 27.000 р. Мануфактура адпущана ў лік тавараў, якія павінны быць завезены ў БССР у 2-м квартале.

Тав. Дубіна—старшыня праўленьня Белсельсаюзу

Сесія Савету Белсельсаюзу абрала старшынёй праўленьня дырэктара Белсельбанку тав. Дубіну.

За фармальны адказ на заяву

Пастанова калегіі НК РСІ БССР (Пасяджэньне 27-XI—28 г.)

Сялянскай Марціновіч Марыль была падана заява ў бюро скаргаў НК РСІ Беларусі. Справа датычылася Пleshчаніцкага РВК, куды заява і была накіравана. Замест належнага і ўважлівага вырашэньня справы РВК абмежавалася пасылкай у РСІ фармальнай адпіскі.

Калегія НК РСІ па справе вынесла наступную настанову:

Адачыць фармальны адказ з боку старшынні Пleshчаніцкага РВК на пасланую яму Цэнтральным Бюро Скаргаў заяву грамадзянікі Марціновіч Марыль, што выклікала неабходнасьць задзьтваць другі раз, чым стварылі непатрэбную перапіску, за што старшынні Пleshчаніцкага РВК паставіць на від і зьвярнуць увагу прэзыдыуму РВК на зьніжчэньне падобных зьявішч у далейшым.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— У пятніцу, 8 лютага, з 9 гадзіне ўвечары ў Ленінскім габінаце Камвузу адбудзецца пасяджэньне філэзофскай сэцыі навучальна-

КІНО

„Загадка млына“ (Кіно «Інтернацыянал»)

Гэроямі „Загадка млына“ зьяўляюцца добра вядомыя менскаму глядачу комікі Пат і Паташон. Камэды з іх удзелам на раз ужо былі на менскіх экранах. І ва ўсіх гэтых камэдыях ёсьць адна характэрная рыса: пераплячэньне камэдыйных момантаў з сантымантална-лірычнымі. Пра гэтым стылі Гры Пата і Паташона застасца нязмённы: тыя-ж рухі, міміка, рэагаваньне на розныя прыгоды. Пат і Паташон заўсёды граюць ролю бястурботных валацуг—люмпан-пралетараў і гэтыя валацугі сабыяльна падкладка тут зусім відочная. Гэтыя фільмы—загранічнае вытворчасці. Пануючай у капіталістычных краінах класе ёсьць санс затушоўваць класавую іерархію, змаганьне прыгнечаных пралетарскіх мас і дзея гэтага высюваецца тып выселых валацуг, заўсёды задаволеных тым, што ёсьць. Бось гэтую службовую ролю для буржуазіі і выноўваюць Пат і Паташон і, трэба сказаць, выконваюць удала. Яны сапраўды жывуць на экране. Толькі іх заўсёдня аднолькавасьць ужо моцна надкучыла.

„Загадка млына“—фільм бясшчодны. Але яго пуста і заштампаваўная камічнасьць падкажываюць робіць яго нам непатрэбным. На зьмену загранічнай дрэннасьці нам трэба даць сваю камэдыю. Мы яе ўжо ўмеем рабіць. Савецкая камэдыя—два друга, модель і подруга—лепшы доказ гэтага. В. Л.-Ч.

Пабудова гарбарні ў Барысаве

У Барысаве закончана пабудова і абсталяваньне новае гарбарні, у якой будзе працаваць 75 чалавек. 10-га лютага адбудзецца ўрачысты пуск заводу.

памяшкённы РЦД анругному, закой № 17, склаваецца нарадэ ўсім таварышоў, якія займаюцца рэ-

быту населенія вясёлкі, Замбі і Пагосі.
У Халопенічах будзе праведзена земляробчая праца на плошчы ў 1008 гектараў. У 10 калектывах ах вясёлкі арганізуюцца 2 калгасы на 300 гектараў зямлі, якія аб'яднуюць 32 гаспадаркі. Арганізуюцца рад дробных арцеляў, якія аб'яднуюць да 35 чалавек. Мяркуюцца адкрыць камбінат у крухмальнага заводу, млыну і электрастанцыі. Усе гэтыя мерапрыемствы ахопляць 163 сям'і, або 40 проц. насельніцтва вясёлкі.

сы з 56 гаспадарак арганізаванага фонду. Гэтыя мерапрыемствы ахопляць 217 сямей, або 62 проц. насельніцтва вясёлкі.
У Пагосыце арганізуюцца калгасы з 12 гаспадарак на плошчы 8140 гектараў. Пашыраюцца на 100 гектараў сел.-гасп. арцель «Фрайгайт». Акрамя таго будзе праведзены рад мерапрыемстваў на каапераваныя саматужнікі і арганізацыі новых арцеляў.

папоўку з членам камісіі Дэвідзінавым іму сапраўды удалося наладзіць. Сельскараўская зямельна-апрацоўваюць беднату» («Звязда» № 283 за 28 г.) — перапісваліся кулаку скарыстаць Дэвідзінава: ён выключаны са складу камісіі.
ЗАМЕТКА РАБОРА:
«Як працаваць», згодна наведзенаму Полацкага акраднага саюза працаўдзельцаў, пацвердзілася. Раборк пісаў, што загадчык XI школы (г. Полацк) Валеш вельмі дрэнна кіруе школай, педагогічная пра-

нашнем.
ЗА НЕДАПАМОГУ ВЫЛУЧЭНЦУ
Бюро Мазырскага АК КП(б)Б ні бюро ячэйкі КП(б)Б, ні прапаўніком акр. суду (партыйцам) ні вынесла ініцыятыўнага сапраўдзіна. Бюро абмежавалася толькі прапаўнавага дапамагчы вылучэнцу т. Туміну ў яго працы. Лічым, што гэтага мала. Справа ўзвешана зямельнай раборка «Ячэйка не дапамагла вылучэнцу» («Звязда» № 297).

«НАЧАЛЬСТВА ПРЫЯЖДЖАЕ»
— будзе палічанае. Пад такой назвай пісаў сельскараў зямельна «Звязду». Расьсьледваннем Аршанскай РСІ зямельна пацвердзілася. Анр. інспектар лясцоў Шуэна, замест правяркі працы Дэвідзінскага лясніцтва, езьдзіў туды на палічанае. Акрамя гэтага выкрыта растрата ў боку Шуэна, за што ён дапер знаходзіцца пад вартай.

Дакл. праф. Зуберова.
2) Спрэчкі па дакладу праф. Гаўсманна — «Аб туберкулезным гаспадарстве».
— 7-га лютага, а 7-й гадзіне ўвечары ў памяшканьні Кастрычнікавага райкому КП(б)Б, адбудзецца нарада шэфантыву па пытаньні пасаўнай кампаніі.
Присутнасць шэфантыву Кастрычнікавага раёну абавязкова.
— У чацьвер, 7-га лютага г. г. у

— У чацьвер, 7 лютага г. г., з 6 г. увечары ў памяшканьні Фрунзінскага райкому КП(б)Б адбудзецца нарада сакратароў ячэйкі па пытаньні перавыбарчай кампаніі гаспадарства.
Присутнасць усіх сакратароў ячэйкі абавязкова.
Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОУ

ПАДПІШЫСЯ „ЗВЯЗДА“ НА ГАЗЕТУ

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА
На 1 год—9 руб. 75 кап., на 6 мес.—5 руб., на 3 мес.—2 руб. 60 кап., на 1 мес.—90 кап. Падпіска і абавесткі прымаюцца ў гас. канторы газеты «Звязда» — Менск, Саюзная, 63 (трці паверх), ад 9 гадз раніцы да 5 гадз. дня. У гарадзкіх — у поштовам. гал. н-ры, аддз. Б.Д.В. і ва ўсіх пашт.-тэл. анторах.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ
За радок нонпарэлі (пасыла тэктву) — 50 кап., інагараднія — 1 руб., пасарад тэктву ў два разы даражэй. Пры шматрадовым арунаваньні — сідка па згодзе. Згодна паст. СНК ад 10/IX—24г. бярэцца зьверху тарыфу 10 проц. вадатку

Тэлефоны:
Рэдактар № 10-74
Сакратар № 6-19
Партадзела № 13-80
Аады з вясельнай і унутраной і-фармацыі № 13-80
Начы рэдактар № 6-42
Гал. кантора № 7-18

С. Е. Н. Ё. Н. Я. УТЭА ТРЫ КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
ЧАШЬВЕР, 7 ЛЮТАГА
ДЛЯ САЮЗУ САЎГАНДАЛЬСЛУЖАЧЫХ
— СТРАЛОК ТЭЛЬ —
Музычная п'еса ў 3 дзеях, 4 аб'явак.
Б'леты ў касе та тэу і ў рабочай касе. — Пачатак рэпэты у 8 г.дз. увечары.

Да ўвагі раборкаў, сельскараў, рэдкалегій друкаваных і насцьценных газэт
Рэдакцыя газеты «Звязда» дэклараваць да сьведка, што мы праводзім на дадатна да газ. «Звязда» двухтыднёвае часопісь
«Рабоче-крэсьціянскіі корреспондэнт»
выдаюць газ. «ПРАВДА». Гэтая часопісь зьяўляецца іраўнічым органам сельскараў, для таўмачэння па ўсіх пытаньнях раборскараўскага руху і зьяўляецца неабходным падручнікам у штодзённай працы кожнага рэдкалегіі і сельскараў. Божная рэдкалегія павіна зара-на правесць падліку на часопісь «Рабоче-крэсьціянскіі корреспондэнт» сара раборскараў з сумару 23-24, які прысьвочаны вынікам IV Усеагульнага нарада раборскараў
ЦАНА НА 1929 ГОД
1 мес. 2 нумары — руб. 33 кап. 6 мес. 12 нумары 1 руб. 71 кап.
3 6 85 12 24 3 25
ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА: Менск, газэўна кантора газ. «Звязда», Саюзная, 63.

КАЖДОМУ БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ
ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ
Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица своего пола с 16 лет с образованием 4 групп семилетки
По окончании курсов выдаются установленные свидетельства
Плата за первый месяц 5 р., а остальное по 4 р. в месяц, переводится в начале каждого месяца по адресу: Минск, Всесоюзный, текущий счет № 682, а подробные условия высылаются за два десятикопеечные марки
С вопросами обращаться: Минск, Всесоюзный, ЗАОЧНЫМ КУРСАМ

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты
лічыць несапраўднымі
Каварэцкая кніжка № 1364 Бібімова Т. Я., выд. МЦРК. 1086
Каварэцкая кніжка № 26424 Рубан В. О., выд. МЦРК. 1087
Біржавы нумар і даво біржавыя карткі Ровенскага І. Е., выд. Мінскай біржай працы. 1093
Каварэцкая кніжка Чаналеўскага М. Ш., выд. МЦРК. 1089
Каварэцкая кніжка Альберовіч Д. В., выд. МЦРК. 1090
Каварэцкая кніжка Верлава Ф. М., выд. МЦРК. 1091
Членская кніжка Ломборг Е. Я., выд. саюза Медсанпрацы. 1092
Каварэцкая кніжка Цыгановай О. П., выд. МЦРК. 1093
Каварэцкая кніжка Подемкоўскага З. І., выд. МЦРК. 1094
Асабовая кніжка Цярмюшкіна Ф. А., выд. Мінскага камітэта. 1095
Асабовая кніжка Осіпчыка А. Я., выд. Самыхвалініцкім РВК. 1096
Два біржавыя тэбіны Жэмайтэ О. В., выд. Мінскай біржай працы. 1097
Галвы білет № 2386 Невідовіча С. Ф., выд. Прадпачынем МББ чыг. 1098
Вайсковая вучэбная кніжка Буэка П. А., выд. Адэскім вайскамітэтам. 1099
Каварэцкая кніжка Жукоўскага Ф. К., выд. МЦРК. 1101
Пашпарт Шылоўіча Г. В., выд. Рагачоўскім РВК. 1102
З'ява білет № 582 Лепіна Я. Г., выд. Бел. к-рай Дзержбанку. 1103

К.П.О. ТЭАТР
Культура
КІНО
Інтэрнацыяналь
КІНО
ПРАЛЭТАРЫ
1-шы дэіцыяны кіно-тэатр
Юны піякэр (будынак кіно-ПРАЛЭТАРЫ)
КІНО
СПАРТАК

МАСТАЦКІ БАЯВІК
Першы карнэт Страшней
Звыш прагр.—КІНО-ХРОНІКА Балдаражкіно № 2 (48)
Сузьветныя коміі
ПАТ І ПАТАШОН
у новым баявіку
ЗАГАДКА МЛЫНУ
Новы нямецкі баявік
Шлях да здароўя і красы
ТАНЬКА ШЫНКАРКА
ДРАМА ў 6 ЧАСТКАХ
Штодзённа 2 сваясы: у 3 г. 30 м. і 5 гадз.—Каса—ад 2 г. 30 м.
2 БЛЯВІКІ ў АДЗІН СЭАНС
Выдатныя ваявынікі фільмаў кіно-драма ў 6 часткі.
1) **СЫН МАЭСТРА** у 2 часткі. КАМЭДЫЯ
2) **ЗАКРОЙШЧЫК З ТАРЖКА** у 6 часткаў
у гал. ролі—ІПАР ІЛЬІНІСКІ

ЗВЯЗДА
ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ
НА КЛІШЭ
ШТРЫХОВЫЯ, ТОНАВЫЯ — СЕТКА І РАБОВЫЯ
МАСТАЦКАЕ ВЬКАНАНЬНЕ РЫСУНКАУ
3 ЗАКАЗАМІ =
= ЗВАРОЧВАЦА ў ГАЛОУНУЮ КАНТОРУ ГАЗЕТЫ
«ЗВЯЗДА» — МЕНСК, САВЕЦКАЯ, № 63, 3-й ПАРВЕР.
ПАРТРЭТ, ГРАВЮР, ПЛАН, СХЭМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ЭТЫКЭТЫ, ЦЫНЬНІКІ, ВОКЛАД, ВІНЬЕТКІ, РЕКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ.

ДОМАШНИЙ РЕМЕСЛЕННИК САМОУЧИТЕЛЬ
ВСЕХ ремесел в одной книге почти, сто ара., токаря, дорел., слесари, саожной, маляра и все друг. 148 рас. Цена 3 р.
новый полный САМОУЧИТЕЛЬ **КРОЙКИ И ШИТЬЯ** женских и детских верхних вещей, платьев и белья (мужских, женских, детских) 300 рас. выкр. чертеж. Ц. 3 р.
Адрес: Москва, Политический Музей, 110-3, 1-й этаж т-но «КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ»
Проф. В. Ключевский.

Русская история
в 5-ти томах. Цена 5 р.
Классический труд знаменитого русского историка об'ёмом свыше 2,25 стр. Блестящий язык и полнота изложения делают это произведение доступным и нужным не только для специалистов, но и для всех историческию историй.

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Проф. Г. ВАН-ЛУИ
всемирно известный труд, разошедшийся в Америке в кол-ч. 100000 экз.
Цена за 2 т.—4 руб., в роскошном пер.—5 р. 50 к. Москва, Политический Музей, 110-3, Кооп. Т-но «КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ»

ПРИЕМ ПАПІСКІ на газету ЗВЯЗДА на ЛЮТЫ м-ц ПРАЦЯГВАЕЦЦА
Падпісчыкі даатрымліваюць усе №№ «Звязды» з 1-га лютага

ПАДПІСЧЫКІ!
У выпадку неакуратнага атрымліваньня газэты **ЗВЯЗДА 2-49 ПА ТЭЛ.**

Згублен мандат № 19, выд. на імя А. С. С. ачыць іра-праўдным.

Кошт публікацыі аб ськазавапілі шлюбу і зьясно прозьвішча **3 руб.**

Кошт абвесткі з паведамленьнем аб спачуваньні з прычыны сьмерці **10 руб.**

Кошт публікацыі аб згубе дакуманту **50 кап.**